



ЗВЯЗДА

26 СТУДЗЕНЯ 2011 г.
СERAДА
№ 15
(26879)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 39 ЖНІўНА 1917 г.

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

УСЁ ПРА ТРАДЫЦЫІ І АБРАДЫ!

Калі можна хрысціць дзіця? Хто такія «пасаджаныя бацькі» і ў якім выпадку іх трэба запрашаць на вяселле? Каго неабходна, а каго непажадана саджаць за памінальныя столы? Што рабіць з заручальным прарочкам пасля таго, як шлюб распаўсаў? Чаму не адзначаецца 40-ы дзень нараджэння?
Гэтыя і іншыя пытанні вы можаце задаць нашым гасцям, аўтарам кнігі «Залатыя правілы народнай культуры», кандыдату філалагічных навук, доктаранту Белдзяржуніверсітэта Івану Іванавічу (Янку) Круку і этнакультурологу Аксане Веньямінаўне Катовіч падчас «прамой лініі», якая адбудзецца на гэтым тыдні, у чацвер, 27 студзеня, з 15.00 да 16.00 па нумарам: (8 017) 292 38 92 і 292 38 21.
Тэлефануцце — і атрымаеце адказы на любыя пытанні, якія датычацца падрыхтоўкі і правядзення найважнейшых жыццёвых абрадаў: хрышчэння, вянчання, вяселля, уваходжін, пахавання і інш.
Папярэднія пытанні пакідайце па нумарам: (8 017) 287 18 29 і 292 21 03.

БЕЛАРУСЬ І РАСІЯ Ў МАІ ПДПІШУЦЬ КАНТРАКТНАЕ ПАГАДНЕННЕ ПА АЭС, ДА ЧЭРВЕНА — КРЭДЫТНАЕ ПАГАДНЕННЕ

Аб гэтым заявіў учора на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Беларусі Міхаілам Мясніковічам гендырэктар дзяржаўнага прадпрыемства «Расатам» Сяргей Кір'янка, перадае карэспандэнт БЕЛТА.
У сваю чаргу прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч адзначыў, што цяпер галоўная для Беларусі і Расіі задача — у першым квартале гэтага года падпісаць два міжрадавыя пагадненні: аб супрацоўніцтве па будаўніцтве АЭС і паралельнай рабоце энергасістэм. «Мы пераходзім са стадыі перагавораў да практычных дзеянняў», — сказаў ён, дадаўшы, што пры рэалізацыі праекта па будаўніцтве АЭС галоўны акцэнт павінен быць зроблены на якасці.
Беларуска-расійскае СП па экспарту электраэнергіі будзе створана ў чэрвені. Будаўніцтва першага энергаблока беларускай АЭС завершыцца ў 2017 годзе. Земляныя работы на пляцоўцы для будаўніцтва АЭС пачнуцца ў верасні.

Міністэрства ЖКГ:

НЕ ТАРЫФЫ ВЫРАСЛІ, А СПАЖЫВАННЕ ЦЯПЛА ПАВЯЛІЧЫЛАСЯ

Сітуацыю з павелічэннем сум жыровак пракаментавала начальнік аддзела эканомікі Міністэрства ЖКГ Алена ДУДЗІНСКАЯ.
— Павелічэнне сум снежанскіх жыровак было выклікана халадамі. Проста снежань быў прыкладна на 11,5 градуса халоднейшы за лістапад, — кажа Алена Дудзінская. — Напрыклад, у Брэсце розніца паміж сярэдняй тэмпературай лістапада і снежня складала 11,3 градуса, а ў Гомелі 12 градусаў. Таму быў большы расход цяпла на падтрыманне тэмпературы.
Розніца паміж жыроўкамі ў розных дамах, па словах спецыялістаў, абумоўлена і размяшчэннем дома, і яго канструктыўнымі асаблівасцямі, а таксама тым, наколькі ваш дом уцэлены.
— Нам тэлефанавалі з пытаннямі, чаму ў аднатыповых дамах па-рознаму заплацілі... Аднак, па нашых назіраннях, вялікіх адхіленняў няма. Тым больш што ўва ўсіх дамах з першага снежня працуюць лічылкіцы цяпла, якія паказваюць спажыванне энергіі ўсім домам, — кажа Алена Дудзінская. — І калі некаторы час таму розніца, бывала, дасягала 50 адсоткаў, то цяпер розніца ў графе «цяплагенне» паміж дамамі складала каля 10 адсоткаў.
Тарыфы на камунальныя паслугі, па словах Алены Дудзінскай, за апошнія тры гады не мяняліся.
— Як у 2008 годзе Савет Міністраў пастанавіў, так у 2011-м яны і засталіся. Не павялічыліся і не зменшыліся ні на адну капейку, — кажа Алена Дудзінская. — Ці будзе змены?... Вар'янт ёсць розны, але каментавача іх да прыняцця пастановаў я не магу.
Так, па звестках Міністэрства ЖКГ, квартплата ў студзені гэтага года пры нарматыўным спажыванні за аднапакетнай кватэру на 32 м² з двума жылцамі складае 108,6 тыс. рублёў. Двухпакетная ў 48 м² з трыма жылцамі «заважыць» на 162,8 тыс. рублёў, а трохпакетная кватэра на 69 м² з чатырма жылцамі «пацягне» на 226 тыс. рублёў.
— У гэтую суму уваходзіць тэхнічнае абслугоўванне, капітальны рамонт, падагрэў вады і цяпла, а таксама газ і электрычнасць, — адзначае спадарыня Дудзінская. — І гэта разлік пры нарматыўным спажыванні, калі ў вас няма лічылкіцаў. Як правіла, у дамах з лічылкіцамі гэтая лічба меншая.
Настасся ЗАНЬКО.

(Працяг тэмы на 2-й стар.)

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

У ПАСЕ ПРЫЗНАЛІ, ШТО Ў АЛБАНІ ТАЕМНА ЗАБІВАЛІ ПАЛОННЫХ СЕРБАЎ І КАНФІСКОЎВАЛІ ІХ ОРГАНЫ

У Парламенцкай асамблеі Савета Еўропы прызналі, што ў перыяд канфлікту ў былой Югаславіі ў таемных месцах па поўначы Албаніі сапраўды забівалі палонных сербаў і канфіскавалі іх органы.
Пра гэта паведаміў дакладчык Дзік Марці на пасяджэнні ПАСЕ ў аўторак.
«Жахлівыя злачынствы, здзейсненыя сербскімі сіламі, стварылі ў шматлікіх міжнародных назіральніках уражанне, што толькі адзін бок увесь час здзяйсняў злачынствы, а іншы бок быў ахвярай, гэта значыць, аўтаматычна невінаватым. Рэальнасць жа менш ясная і больш складаная», — заявіў Марці, які з'яўляецца дакладчыкам па гэтым пытанні. У сваім выступленні швейцарскі сенатар і былы пракурор спасылаўся на звесткі міжнароднай місіі ЕС. Докладчык падкрэсліў, што ўжо даказана наяўнасць у перыяд канфлікту ў былой Югаславіі «таемных месцаў утрымання палонных на поўначы Албаніі, дзе мелі месца нялюдзкія абыходжанне і нават забойства людзей, а таксама вынашце ў іх органы для наступнай трансплантатнага і за мяжой».

ЛІТВА ПАСКАРДЗІЛАСЯ НА ГАЗПРАМ У ЕўРАКАМІСІЮ

Міністэрства энергетыкі Літвы падало ў Еўракамсію скаргу з просьбай пачаць расследаванне ў сувязі з магчымым злоўжываннем Газпрамам дамінаўным становішчам на рынку. У скарге Міністра прапавядае абавязваць Газпрам ужываць празрыстую, сумленную і недыскрымінацыйную палітыку паставак газу.
Літва вырашыла ажыццявіць рэформу газавога рынку ў адпаведнасці з дырэктывай ЕС, паводле якой адны і тыя ж акцыянеры не могуць кіраваць і размеркаваннем, і пастаўкамі газу. Гэта выклікала незадаволенасць у кіраўніцтва Газпрама, кампанія сцвярджае, што не будзе змяншаць кошт на газ для Літвы. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін называў такое рашэнне Літвы «разбормом». Прэм'ер-міністр Літвы Андрус Кубілюс адказаў, што такія паводзіны расійскай кампаніі — гэта «шантаж».

КАСМІЧНЫ ТУРЫСТ УПЕРШЫНО КУПІЎ КВІТОК НА РАСІЙСКУЮ РАКЕТУ ДА МЕСЯЦА

Прыватная асоба ўпершыню купіла квіток на палёт вакол Месцяца. Квіток за 150 млн долараў прадала касмічнаму турысту кампанія Space Adventures.
Кіраўнік кампаніі Эрык Андэрсан заявіў, што першы камерцыйны пілатаваны касмічны палёт да Месцяца і назад на расійскім караблі «Саюз» адбудзецца прыкладна ў 2015 годзе, і што кампанія прадала адно з двух месцаў на яго.
Пры гэтым Андэрсан адмовіўся назваць імя чалавека, які набыў квіток, дадаўшы, што гэта вядомая персана. Паводле яго слоў, зараз завяршаюцца перамоўны з другім кліентам, які адправіцца ў палёт вакол Месцяца. Пра магчымасць камерцыйнага пілатаванага касмічнага палёту вакол Месцяца на расійскім караблі «Саюз» кампанія Space Adventures абвясціла ў жніўні 2005 года. Тады кошт пўцёўкі склаў 100 млн долараў.

АДПАЧЫНАК У КРЫМЕ Ў СЕЛЕТНІМ СЕЗОНЕ ПАДАРАЖЭ НА 5%

Крымскія гатэлі і здраўніцы ў гэтым курортным сезоне не плануюць значна павялічваць кошт сваіх паслуг, паведамілі ў прэс-службе міністэрства курортаў і турызму Аўтаномнай Рэспублікі Крым.
Паводле звестак уапраўлення фінансаў, эканамічнага аналізу і прагназавання ведамства, рост кошту ў 2011 годзе магчымы толькі на ўзроўні інфляцыі ці не больш чым на 5%. Пры гэтым падаражэнне псуецак у крымскія гатэлі і здраўніцы будзе адбывацца толькі за кошт уключэння ў пакет новых відаў паслуг. Разам з тым міністэрства курортаў ініцыюе ўвядзенне на крымскім паўвостраве турыстычнага збору ў памеры 1% ад кошту часовага прахывання адпачывальнікаў. Паводле падлікаў міністэрства, у новым курортным сезоне чакаецца павелічэнне турыстычнай плыні на паўвостраву да 15% у параўнанні з мінулым годам. У 2010 годзе Крым наведала больш за 5,7 млн турыстаў.

ISSN 1990 - 763X

| | |
|--|--------------------------------|
| Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 26.01.2011 г. (бял бн разлікаў) | |
| 1 долар США.....3 012,00 | 1 чэшская крона.....169,67 |
| 1 еўра.....4 108,37 | 1 польскі злоты.....37,5415 |
| 1 латвійскі лат.....5 841,17 | 1 расійскі рубель.....101,09 |
| 1 літоўскі літ.....1 189,20 | 1 украінская грывня.....379,58 |

| | |
|---|--|
| Курсы замежных валют для Беларускай рэспублікі (Цэнтрбанк РР) | |
| USD.....29,7948 | |
| 10 UAH.....37,5415 | |
| 1000 BYR.....9,8756 | |
| EUR.....40,7027 | |

«СУПРАЦЬСТАЯННЕ» ФІЛЕ ПАНГАСІУСА

І АЙЧЫННАЙ ЖЫВОЙ РЫБЫ, або Зручнасць і цана супраць каштоўнай пажыўнасці?



Фота Марыны БЕЛІЧУКОВА

УЧОРА — НЕПАТРЭБНАЕ, СЁННЯ — ПРЫБЫТКОВАЕ

ЖУРНАЛІСТАМ даводзіцца бываць на мерапрыемствах, якія, на жаль, інакш як дзяржаўнымі і не назавеш. Сабраліся, праслухалі справаздачу, агучылі «нарыхтоўкі» ў спрэчках, прадекларавалі накіталт «папелшыць, узмаціць» і разыліся. Чаго не скажаш пра пасяджэнне калегіі фонду «Гроднааблмаёмасць» па выніках мінулага і задач на гэты год з удзелам першага намесніка старшыні Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусі Сяргея ПЯТКОВА, намесніка старшыні Гродзенскага аблвыканкама Аляксандра РУСАНАВА, кіраўнікоў Камітэта дзяржаўнага кантролю і пракуратуры Гродзенскай вобласці, райвыканкамаў і шэрагу падпрпрыемстваў.
Размова вялася, так бы мовіць, не ў брыво, а ў вока: не ўвогуле, а канкрэтна па тых ці іншых праблемах, не проста з канстатацыйнай недахопаў, а з рэальным бачаннем перспектывы. Пра гэта мы потым пагутарылі з дырэктарам фонду «Гроднааблмаёмасць» Аляксандрам ВІСКУБАМ.
— Аляксандр Пятровіч, на пасяджэнні калегіі агучна, што на Гродзеншчыне ў поўным аб'ёме выкананы трыгадовы план па прыватызацыі аб'ектаў рэспубліканскай уласнасці. Што гэта азначае?
— За 2008-2010 гады прыватызавана 48 прадпрыемстваў рэспубліканскай уласнасці. У выніку створаны 22 адкрытыя акцыянерныя таварыствы з агульнай велічыняй статутных фондаў 552 мільярд рублёў, дзе праца 14354 чалавек. Гэта РУП «Гроднааблгэаўтатранс» з 19 дадзенымі прадпрыемствамі, унітарныя прадпрыемствы «БелТАПАЗ», «Радзівяваля», «Гроднадальмаш», «Смаргонск завод аптычных станкабудаванняў», заводы дахавых і будаўніча-аддзелачных машын, а таксама ліцейнага абсталявання з Ваўкавыска, дарожна-будаўнічы трыст №6, Навагрудская швейная фабрыка і іншыя.
Увогуле на 1 студзеня сёлета года на тэрыторыі Гродзенскай вобласці дзейнічае 188 ААТ з дзяржаўнай доляй уласнасці — рас-публіканскія, абласной, раённай і г. Гродна. Дарчы, адной з важных задач нашага фонду з'яўляецца кантроль за свечасвоеным пералічэннем дывідэндаў у абласны бюджэт на якіх, што належача



Фота Яўсавыя ВАХНОЎКЕВІЧА

— Ці ўдалося пашырыць колькасць пакупнікоў за кошт прадажу аб'ектаў за адну базавую велічыню?
— Так, гэтая мера выкарыстоўваецца ўсе часцей. За тры апошнія гады на Гродзеншчыне з пачатковай цаной у памеры 1 базавай велічыні прададзена 339 аб'ектаў, а яшчэ 79 перадалі ў бязвыплатнае карыстанне пад канкрэтныя інвестыцыйныя праекты. Прычым пераважная частка гэтых аб'ектаў (адпаведна 206 і 41) вызначылася са сваім лёсам менавіта ў мінулым годзе.
— Аб'ект прададзены. І што потым?
— Прыкладам выкарыстання абарочы можа служыць будынак у Мастох, дзе гандлёвым прадпрыемствам «Брыялін», якое на вышэй яго на аукцыённым таргах, задзейнічана 265 мільянаў рублёў інвестыцыі ў створана 14 рабочых месцаў. У гэтым жа горадзе ў будынку былой кацельні таварыства з абмежаванай адказнасцю «Ашхар» дзякуючы інвестыцыям у памеры 290 мільянаў рублёў наладзіла вытворчасць плёнка і іншых вырабаў з поліэтылену, стварыўшы трыццаць рабочых месцаў. У вёсцы Дыхавічы Ваўкавыскага раёна на базе аб'ектаў, якія раней не выкарыстоўваліся, адкрылі вытворчасць жалезабетонных вырабаў. А ў вёсцы Абананічы на Лідчыне цяпер вырабляюць аконныя блокі — там працуюць 32 чалавекі, інвестыцыі склалі больш за 250 мільянаў рублёў.
— Якія прыярытэты задачы фонду «Гроднааблмаёмасць» на 2011 год?
— Вызначана Гродзенскай аблвыканкамам на 2011 год праграма па далучэнні да гаспадарчага абароту аб'ектаў, якія не выкарыстоўваюцца, вельмі напружаная, і мы разам з мясцовымі ўладамі прыкладзем усё намаганні, каб яны выканалі. У прыватнасці, трэба шмат папрацаваць у дачыненні да аб'ектаў былых ваенных гарадкоў, у шэрагу якіх, дарчы, ужо цяпер наладжана даволі эфектыўная вытворчасць. Акрамя таго, сёлета на Гродзеншчыне мяркуецца пераўтварыць у адкрытыя акцыянерныя таварыствы шэраг падпрпрыемстваў камунальнай уласнасці. І, зразумела, працягнем вучобу з усімі адказнымі работнікамі па заканадаўчых пытаннях кіравання дзяржаўнай маёмасцю.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

СТАР 2

ЗАКЛЮЧАНЫ ДАГАВОРЫ АБ ПАСТАЎКАХ РАСІЙСКОЙ НАФТЫ НА БЕЛАРУСКІЯ НПЗ

У Маскве завяршыліся перагаворы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь, паведаміла карэспандэнту БЕЛТА прэс-сакратар канцэрна «Белнафтахім» Марына Касцючанка.
«Заклучаны дагаворы аб пастаўках нафтавай сыравіны паміж беларускімі нафтаперапрацоўчымі заводамі і расійскімі нафтавымі кампаніямі. Цяпер ідзе афармленне дакументаў для пачатку транспарціроўкі нафты на НПЗ», — адзначыла прэс-сакратар.
Нагадаем, што па праекце паліўна-энергетычнага балансу Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі на 2011 год, узгоднены бакамі ў снежні 2010 года, у Беларусь у гэтым годзе можа быць пастаўлена 21,7 млн тон нафты, у тым ліку 18 млн тон трупнаправодным транспартам. Беларусь з 1 студзеня 2011 года павіна атрымліваць расійскую нафту і нафтапрадукты без пошліні і без абмежавання аб'ёмаў.

РОЗГАЛАС

У МІНСКУ ЎЗМОЦНЕННЯ МЕРЫ ПА ЗАБЕСПЯЧЭННІ ГРАМАДСКАЙ БЯСПЕКІ 3-ЗА ВЫБУХУ Ў АЭРАПОРЦЕ «ДАМАДЗЕДАВА»

У сувязі з выбухам у маскоўскім аэрапорце «Дамадзедава», у выніку якога пацярпела звыш 100 чалавек, мінская міліцыя часова ўзмацніла меры па забеспячэнні грамадскай бяспекі ў сталіцы.
Як паведамілі ў аддзеле інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкама, праваахоўнікі праводзяць у сталіцы дадатковыя мерапрыемствы па ўзмацненні аховы дзяржаўных і ўрадвых будынкаў, пасольстваў, банкаў, аб'ектаў інфраструктуры, месцаў збору людзей. Асабліва ўвага надаецца такім аб'ектам, як метрапалітэн, чыгуначныя і аўтавакзалы, аэрапорты.
ГУУС звяртаецца да грамадзян з просьбай быць у гэтыя дні асабліва ўважлівымі, не губляць свае рэчы, не забываць іх у транспарце, што нярэдка становіцца прычынай беспадстаўнай трывогі. Акрамя таго, вартвыя парадку просяць паведаміць пра рэчы, пакінутыя без увагі або забытыя кімсьці ў грамадскіх месцах.
Вераніка ЛЕБЕДЗЕВА, «Мінск—Навіны».

«РАЗМЫТНЁУКА» ДА 1 ЛІПЕНА НЕ ЗМЕНИЦЬ

«Для Беларусі да 1 ліпеня 2011 года захоўваюцца ўстаноўленыя заканадаўствам краіны стаўкі для фізасоб на ўвоз аўтатранспартных сродкаў», — адзначыў журналістам намеснік старшыні Дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі Сяргей БАРЫСЮК. Аб тым, якія будуць дзейнічаць стаўкі летам, ён сказаў наступнае: «Або дзейныя гэтыя ставак у ліпені будзе прадоўжана, што нельга выключыць, або з 1 ліпеня 2011 года будуць дзейнічаць адзіныя стаўкі мытных пошлін на транспартныя сродкі, якія ўзвзятыя фізічнымі асобамі, што адпавядае пагадненню Мытнага саюза».
Сёння стаўкі на ўвоз легкавых аўтамабіляў фізічнымі асобамі рэгулююцца ў адпаведнасці з указам Прэзідэнта № 503. Тэрмін дзеяння гэтых ставак мытных пошлін быў замацаваны пратаколам аб выключэнні з рэжыму функцыянавання тавараў на адзінай мытнай тэрыторыі Мытнага саюза.
У Расіі цяпер стаўкі мытных пошлін для фізічных асоб знаходзяцца прыкладна на ўзроўні ставак для юрыдычных асоб. Калі будзе ўвядзены адзіныя стаўкі на ўвоз легкавых аўтамабіляў, то яны будуць дзейнічаць на тэрыторыі ўсіх трох краін Мытнага саюза — Беларусі, Расіі, Казахстана.
БЕЛТА.

У АГНІ ЗГАРЭЎ ЧАТЫРОХГАДОВЫ ХЛОПЧЫК

У вёсцы Петралевічы Слонімскага раёна адбыўся пажар, у выніку якога ў агні згарэў чатырохгадовы хлопчык.



Пажар адбыўся ў панядзелак, 24 студзеня, сярод белага дня. Гаспадары дома ў гэты час знаходзіліся на двары. А калі яны агледзеліся, як казалі журналістам суседзі, полымя цалкам ахапіла будынак. У агні засталіся чатырохгадовы сын і сямімесячная дачка. Бацька кінутыся ў дом ратаваць дзяцей. Ён паспеў з агню вынесці дачку, а вось хлопчыка выратаваць не змог. Дзяўчынку з моцнымі апахамі даставілі ў раэміацыйнае аддзяленне Слонімскай бальніцы. У балынцу з апэкамі трапіў і сам гаспадар. Ды і дом амаль згарэў цалкам. Што стала прычынай пажару — разбіраюцца супрацоўнікі МЧС.
Сяргей ЧЫГРЫН.

ЦУКАР ПАДАРАЖЭЎ НА 10 ПРАЦЭНТАЎ

З сённяшняга дня ў сярэднім на 10 працэнтаў павышаны фіксаваны рознічныя цэны на цукар-пясок для рэалізацыі насельніцтву і мінімальнае адпускнае цана для рэалізацыі на прамысловую перапрацоўку.
Як паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў прэс-службе Мінэканомікі, цяпер рознічная цана на цукар-пясак складае 2 990 рублёў за кілаграм, на расфасаваны ў поліэтыленавыя ці папярочныя пакеты па 1 кіло — 3 280 рублёў. Як адзначыў у міністэрстве, гэтае рашэнне прынята па прапанове канцэрна «Белхарчпрам» і Міністэрства гандлю з мэтай кампенсацыі падаражання кошту цукру-пяску і з улікам больш высокіх рознічных цэн на гэты тавар, што складаюцца ў сумежных дзяржавах.
Ігар ГРЫШЫН.
Навіны Беларусі і замежжа ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — www.zviazda.by

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Клецкий мезхзавод» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже здания одноэтажного кирпичного пожарного депо (инв. № 641/С-10181), об. пл. 445,4 кв.м, расположенного по адресу: Минская обл., г. Клецк, ул. Победы, д. 46.

Начальная цена с НДС — 242 726 400 бел. руб.

Площадь земельного участка — 0,1852 га.

Задаток в сумме 20 000 000 бел. руб. перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Аукцион состоится 02.03.2011 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, д. 36. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 01.03.2011 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

ЗВЯЗДА 26 студзеня 2011 г.
АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ЗАЦВЕРДЗІў ПРАГРАМУ АСНАШЧЭННЯ СЕЛЬГАСАРГАНІЗАЦЫЙ СУЧАСНАЙ ТЭХНІКАЙ НА 2011—2015 ГАДЫ

У мэтах забеспячэння сельгаспадарчых арганізацый Беларусі новай айчынай тэхнікай і на яе аснове пераходу да сучасных тэхналогіяў вытворчасці кіраўні дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 24 студзеня падпісаў указ № 35 аб зацвярджэнні Рэспубліканскай праграмы аснашчэння сучаснай тэхнікай і абсталяваннем арганізацый аграрна-прамысловага комплексу, будаўніцтва, рамонту, мадэрнізацыі вытворчых аб'ектаў гэтых арганізацый на 2011—2015 гады.

Праграмай прадугледжваецца пастаўка ў 2011—2015 гадах вэсці 10 980 трактароў (у тым ліку 3090 з магутнасцю рухавіка больш за 250 к.с.), 4400 гравальных аўтамабіляў рознага прызначэння, 7650 збожжаборачных камбайнаў, 2056 кормаўборачных камбайнаў (з іх 1207 з магутнасцю рухавіка больш за 300 к.с.), 470 буракаўборачных камбайнаў, 2950 каспак, 3900 розных плугоў, 3900 камбінаваных глебапрацоўча-пасяўных і 2700 глебапрацоўчых аргатаў, 5400 машын для ўнясення мінеральных і арганічных угнаенняў і 2380 машын для хімічнай аховы раслін і насення, а таксама іншай тэхнікі і абсталявання. Уся тэхніка будзе рэалізавана на ўмовах доўгатэрміновай арэнды (лізінгу). Аб'ёмы закупак сучаснай тэхнікі і абсталявання, будаўніцтва, мадэрнізацыі і рамонту вытворчых аб'ектаў будучы штгод зацвярджацца Міністэрствам у узгодненні з аб'явамі канцамі, а аб'ёмы і крыніцы фінансавання рэспубліканскай праграмы будучы вызначацца ўрадам і зацвярджацца кіраўніком дзяржавы.

ВІНШАВАННЕ ПРЭЗІДЭНТА

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў Прэзідэнта Рэспублікі Індыі Прадзіў Паці і народ гэтай краіны з нацыянальным святам — Днём Рэспублікі.

«Паступовае пашырэнне гандлёва-эканамічных сувязяў, канструктыўны дыялог на міжнародным арэне, актывізацыя адносін у гуманітарнай і іншых галінах сведчаць пра імкненне народаў Беларусі і Індыі да больш цеснага ўзаемадзеяння», — адзначаецца ў віншаванні.

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народнага артыста Расіі Вячаслава Дабрыніна з 65-годдзем

«У Беларусі ведаюць і цняць Вас як цудоўнага артыста, аўтара любімых мелодый, з якімі кроцьчы па жыцці не адно пакаленне. І сёння Вы абраўняеце радаваць нас сваім мастацтвам. Няхай яно і ў далейшым будаўжае людзей, умацоўвае культурны сувязі нашых краін», — гаворыцца ў віншаванні.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

МЗС: СУПРАЦЬ БЕЛАРУСІ ВЯДЗЕЦЦА ДЭСТРУКТЫўНАЯ ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ВАЙНА

Такі пункт гледжання выказаў карэспандэнт БЕЛТА начальнік упраўлення інфармацыі — прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных у сувязі са з'яўленнем на замежных сайтах паведамленняў аб тым, што пасол Венгрыі ў Беларусі Ферэнц Контра нібыта быў збіты ў час масавых беспарадкаў у Мінску 19 снежня 2010 года. Пры гэтым венгерскае палітства ў Беларусі гэту інфармацыю афіцыйна абвяргае. Прадстаўнік беларускага знешнепалітычнага ведамства адзначаў: «Распаўсюджванне такой інфармацыі з усямі відавочнасна даказвае, што супраць Беларусі вядзецца адкрытая, дэструктыўная інфармацыйная вайна. Выкарыстоўваецца любая хлусня і правакацыі для таго, каб паставіць пад сумненне вынікі прэзідэнцкіх выбараў і свабоднага волевыяўлення беларускага народа».

Андрэй Савіных падкрэсліў, што «такімі трукамі рэальную гісторыю скажыць не ўдасца». «Час уоё расставіць на свае месцы», — перакананы ён.

БПС-БАНК

ОАО «БПС-Банк» 20 января 2011 года провело внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования с повесткой дня:

- Об оказании банком безвозмездной (спонсорской) помощи в 2011 году.

Решение принято большинством голосов:
 «за» — 1 083 712 737 голосов, или 99,99996 %, «против» — 433 голоса, или 0,00004 %, «воздержались» — 0 голосов.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 4 от 13.11.2008 года на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673. ОАО «БПС-Банк».

«СУПРАЦЬСТАЯННЕ» ФІЛЕ ПАНГАСІУСА І АЙЧЫННАЙ ЖЫВОЙ РЫБЫ...

А айчынай рыбы — маем усё больш

У Беларусі вытворчасцю прэснаводнай рыбы займаецца 19 спецыялізаваных рыбаводчых гаспадарак магутнасцю кожная ад 100 тон да 2,7 тысячы тон (рыбгас «Сялец»), а лоўляў і арандаваных натуральных вадаёмах — 196 арандатароў, якія летас вылавлілі ў азёрах і рэках 926 тон рыбы.

Усё ж асноўная маса прэснаводнай рыбы паступае на стол спажывацтва менавіта ад рыбаводчых прадпрыемстваў. Так, паводле слоў намесніка дырэктара дэпартамента па меліярацыі і воднай гаспадарцы Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Вікенція Завадскага, у 2010 годзе рыбгасы краіны вырашлі рэкордны ўраджай — 16,2 тысячы тон таварнай рыбы, што на 7 працэнтаў больш, чым у папярэдні год. Прычым істотна палепшыўся асартмент: калі ў савецкія часы карп складала 95 працэнтаў, дык летас у агульным аб'ёме вырашанай прэснаводнай рыбы 21 працэнт занялі іншыя віды — бёлы амур, таўсталоўк, сом, лінь, шучулак, карась. А ў цэлым за пяць гадоў вытворчасць сажалкавай рыбы павялічылася ў 3,1 раза.

Пытанне з вытворчасцю рыбы вырашана. Што датычыцца рэалізацыі, дык з атрымання колькасці 10 тысяч тон плануецца паставіць у жытым выглядзе, для чаго маецца 212 жыварыбных машын, а астатнія 6 тысяч тон паставіць у гандлёвую сетку ў перапрацаваным выглядзе. Сёння ў рыбгасе перапрацоўкай рыбы займаюцца чатыры цэхі. Яшчэ два будуць уведзены ў лютым — у рыбгасе «Белгас» і «Волма». У стадыі будаўніцтва знаходзяцца яшчэ тры цэхі. Зараз мы маем магчымасць паставіць у гандаль перапрацаваную прадукцыю ў выглядзе філе, тушкі, замарожанай і ахалоджанай рыбы, у лёдзе, вэнджанай, сушанай — розныя віды прэснаводнай сажалкавай і азёрна-рачоннай рыбы.

«Гэты год стане пераломным у рэалізацыі»

Як ідзе рэалізацыя айчынай жывой рыбы? Рознымі спосабамі, як распаўвае далей Вікенція Завадскі. Летас рыбгасы самастойна прадалі 16 працэнт уласнай прадукцыі, 18 працэнтаў рэалізавалі прадпрыемствы сістэмы Міністэрства гандлю, 13 працэнтаў — іншыя прадукцыі, і 8 працэнтаў прадалі гандлёвыя прадпрыемствы Белкаапсаюза.

— Прыемна, што за мінулы год у параўнанні з папярэднім рэалізацыя прадукцыі — жывой рыбы і перапрацаванай — жывой гандлёвую сетку павялічылася на 16 працэнт. *(Заканчэнне. Пачаток на 1-й стар.)*

таў. Аднавядна, на гэтую лічбу рыбгасы знізілі яе продаж. Усё ж ім гэта рабіць складаней, — скажаў намеснік дырэктара дэпартамента па меліярацыі і воднай гаспадарцы Місельгасхарч. — Дасягнута дамоўленасць з Міністэрствам гандлю на 2011 год аб павялічэнні колькасці ўсталяваных акаварнікаў, аб павялічэнні паставак прадукцыі перапрацоўкі. З Белкаапсаюзам дасягнутая дамоўленасць, што мы будзем паставіць сажалкавую прэснаводную рыбу і прадукцыю яе перапрацоўкі ва ўсё сельскае крамы. У сувязі з тым, што не паўсюды на ў іх можна паставіць акаварнікі, ды і не абавязкова рабіць пастаўкі ў выглядзе філе без адзінай костачкі, цана на якое значна вышэй, будзем завозіць прадукцыю ў выглядзе тушкі, замарожанай рыбы — каб была невялікая розніца ў цане ў параўнанні з жывой рыбай.

Харчовае пажыўнасць пангасіуса — пад пытаннем

Выканаўца абавязку дырэктара Інстытута рыбнай гаспадаркі НАН Беларусі Уладзімір Каставусоў зазначаў, што якасць замарожанай рыбы — як і любіць іншых прадуктаў — аб'ектыўна саступае якасці любой свежай прадукцыі. «Таму нашы вытворцы арыентаваны на рэалізацыю жывой рыбы як найбольш каштоўнага прадукту для спажывацтва». Аднак да недахопу такой прадукцыі можна аднесці неабходнасць яе далейшай апрацоўкі, палючы жывая рыба захоўвае косці, луску, вантробы, што, напэўна, і выклікае нарананні ў пакупніка. У адзасненне ад таго ж зганадага віду філе пангасіуса і тэплагі, якое эканоміч хатнім гаспадыням час і нервы.

Зінаіага Боку, як распаўвае далей Уладзімір Каставусоў, трэба ведаць, што пангасіус — гэта тушты від рыбы, якая трапляе да нас у выглядзе абшчынуранага замарожанага філе. І на яго распаўсюджваюцца ўмовы захоўвання менавіта з улікам вялікай тушасты — тры месяцы.

— Натуральнае захоўванне глазуры не пераўважыць тры месяцы. За гэты час яна натуральным чынам выпарваецца. Аб'ектыўна можна сказаць, што ўся прадукцыя глыбокай замарозкі з Паўднёва-Усходняй Азіі даходзіць ад паставіўчыкоў да прылаўкаў любібы беларускай крамы — з улікам аддаленасці вытворцы і стадыі пераважкі, бо практычна паставіўчыкоў на наш рынак няма — за 4-6 месяцаў. Для прадукцыі ўсыхання мяса ў Паўднёва-Усходняй і Усходняй Азіі можа выкарыстоўвацца такі прыём, як напампоўванне рыбы растворамі флюорасфатаў. Напэўна, кожная гаспадыня, якая размарожвала рыбу, заўважала, што пры гэтым коль-

У БЕЛАРУСІ З'ЯВІЦЦА ЗАКОН АБ ПАЗАСУДОВЫМ ПАСРЭДНІЦТВЕ

Пра гэта і не толькі паведаміў на прэс-канферэнцыі старшыня Вышэйшага Гаспадарчага Суда Беларусі Віктар КАМЯНКОў.

Распрацоўка законапраекта аб пазасудовым пасрэдніцтве прадугледжана планам законапраектнай дзейнасці беларускага парламента на 2011 год. Над дакументам будучы працаваць Вышэйшы Гаспадарчы Суд і Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў Беларусі.

— Сёння ў Беларусі даволі шырока ўжываецца працедура судовага ўдзялення, якая даказала сваю эфектыўнасць, — заўважыў Віктар Камяноў. — З яе дапамогай удалося дабіцца заключэння міравых пагадненняў ў 77% спрэчак у 2008 годзе, 85% — у 2009-м, 84% — у 2010-м. Больш за тое, у 90% выпадках пасля заключэння міравога пагаднення бакі спрэчкі не сталі працягваць справу ў заагнадны выгляд. Новы законапраект створыць прававую аснову для развіцця пазасудовага пасрэдніцтва. Такім чынам з'явіцца магчымасць, і я ў гэтым перакананы, вырашаць максімальную колькасць нескладаных гаспадарчых спрэчак у пазасудовым парадку, зацікавіць бакі шукаць найбольш кароткай і не надта затратнай шляху да прымірнага.

Мяркуюцца, што пры замацаванні працедуры пазасудовага пасрэдніцтва бакі па ўзаемнай згодзе могуць выбраць са спісу юрыстаў таго, якому лічыцца найбольш аўтарытэтным. Апошні дапаможа ім заключыць міравое пагадненне, каб не пераносіць спрэчку ў судовае разбіральніцтва.

Віктар Камяноў падкрэсліў, што ў апошні час прымаецца шэраг мераў, у тым ліку і заканадаўчых,

Міравое пагадненне можна заключыць на ўсіх стадыях гаспадарчага працэсу

Задача гаспадарчага суда, — падкрэсліў Віктар Камяноў, — са-дзейнічаць прымірнаму бакоў. — Менавіта таму мы ініцыюем бакі вырашаць спрэчку спрошчанымі спосабамі. У прыватнасці, заключаць міравыя пагадненні, звартацца да заагнадны і прыміральнай працедуры.

Уводзіцца абавязковае прад'яўленне прэтэнзій

Гэтае правіла ўстаноўлена, паводле слоў Віктара Камяноў, а да чынах з'явіцца магчымасць, і я ў гэтым перакананы, вырашаць максімальную колькасць нескладаных гаспадарчых спрэчак у пазасудовым парадку, зацікавіць бакі шукаць найбольш кароткай і не надта затратнай шляху да прымірнага.

— Хто памятае, такі парадак у нас быў пры Савецкім Суде, — адзначаў Віктар Камяноў. — Праўда, тады лічылі, што гэта пераходзіць на свабоднага звароту ў суд. Цяпер мы прапануем гэты прэтэнзійны парадак аднавіць, але крыху ў іншым выглядзе. Прад'яўленне прэтэнзій будзе насіць абавязковы характар толькі ў тых выпадках, калі інакш не прадугледжана заканадаўчымі актамі альбо дагаворам. Суд жа падчас разгляду спрэчкі будзе ўлічваць, ці спрабаваў бакі ўрэгуляваць яе самастойна альбо пры дапамозе пазасудовага пасрэдніка. Калі будзе відавочна, што адзін бак неагрунтавана адмовіўся ад магчымасці добраахвотна і цывільнава вырашыць спрэчку, то суд мае права ўсю ці большую частку дзяржпошліны ўключыць на гэты бок.

Асноўныя мэты новаўвядзення — захаваць нармальны партнёрскі дзелавы адносіны і пры гэтым зменшыць нагрузку на суддзю.

Сяргей МАСКЕВІЧ:

«ЗАМЕСТ 50 ДОКУМЕНТАЎ — АДЗІН КОДЭКС АБ АДУКАЦЫІ»

«Канстытуцый» у адукацыі назваў Кодекс аб адукацыі, падпісаны Прэзідэнтам нашай дзяржавы, кіраўні адукацыйнай галіны Сяргей Маскевіч.

— Прыняцце Кодэкса завяршыла працэс фарміравання заканадаўча аб адукацыі, — паведаміў на прэс-канферэнцыі ў Нацыянальным прэс-цэнтры міністр адукацыі Сяргей Маскевіч. — Фактычна замест пяцідзесяці нарматыўна-прававых дакументаў, якія былі прынятыя за гады свабоднага ў Беларусі на ўзроўні Прэзідэнта ці на ўзроўні ўрада, у нас з'явіўся адзін цэльны дакумент, які рэгулюе абсалютна ўсе бакі адукацыйнага працэсу: ад дашкольнага выхавання да павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў. Трэба мець на ўвазе, што досведу стварэння кадрыфікаванага заканадаўчага акта, які забеспячвае комплекснае рэгуляванне грамадскіх стасункаў у сферы адукацыі, у свеце няма. Беларусь стала ў гэтым пытанні перапраходцам. Хачу заспакоіць, што пры рабоце над Кодексам быў захаваны канцэптуальны змест аб'яднаных у ім актаў. Толькі ў асобных выпадках змест асобных нормаў быў перапрацаваны ў сувязі з неабходнасцю прывядзення яго ў адпаведнасць з іншымі заканадаўчымі актамі. Мы бачым, што на гэтым этапе нам трэба спыніцца: не праводзіць нейкіх сур'ёзных рэформаў у адукацыі, а паспрабаваць сканцэнтравана на якасці адукацыйнага працэсу. У Кодексе былі занатаваны таксама пытанні, якія раней па розных прычынах заставаліся па-за сферай рэгулявання.

Напрыклад, да нядуянага часу можна было назіраць бітланіў у паняццях: пачатковае, базавая, сярэдняе, нпюўная (незаконная) вышэйшая адукацыя. У Кодексе прапісана, што адукацыя падраздзяляецца на асноўную, дадатковую і спецыяльную. Асноўная адукацыя ўключае дашкольную, агульную сярэднюю, прафесійна-тэхнічную, сярэдняю спецыяльную, вышэйшую і пасляўнёверсітэцкую, якая, у сваю чаргу, ўключае аспірантуру і дактарантуру.

Рэха публікацыі

Чытачы «Звязды» працягваюць дасылаць водку і журналісцкае расследаванне «Бітва за роднае слова» (выходзіла ў нумарах за 28, 29 і 30 снежня 2010 года).



— няма моцнай дзяржавы. Усе гэтыя факты выклікалі пыль разнастайных чытацкіх водгуку.

Нагадаем, што з дапамогай журналісцкіх эксперыментаў мы выявілі, ці спрацоўвае ў розных сферах нашага жыцця беларускае двухмоўе?

Вынікі журналісцкага расследавання аказаліся неагматымістычнымі. Большасць чыноўнікаў і кіраўнікоў прадпрыемстваў, якім журналіст «Звязды» пад выгладам шараговага грамадзяніна напісаў зварот, праігнаравалі нацыянальную мову.

У нашых краях мы ўвогуле не знайшлі адзясненя з беларускамоўнай інструкцыяй. Не пабачылі нейка-тых прадуктаў харчавання з беларускамоўнымі складам. Затое знайшлі родную мову на некаторых замежных таварах (цыгарэты, бытавая тэхніка). Кітайцы і рускія беларускім словам карыстаюцца, нашы велікі часта ігнаруюць.

У журналісцкім расследаванні прагучала істотная крытыка ў бок беларускай школы. Аказалася, што толькі пятая частка ўсіх вучняў атрымлівае адукацыю на роднай мове. І тое не факт, што на выхадзе гэтыя дзеці робяцца вялікімі аматарамі беларускай мовы. Быў выпадак, калі дзіцяці забаранілі ўжываць родную мову ў школьным дзённымі. І ніхто не панёс за гэта адказнасці.

Разам з тым многія аўтарытэтных беларускія чыноўнікі першага шлона распачалі папулярнызацыю беларускай мовы. Разуменаму чалавеку зразумела: няма роднага

Іскі можна падаваць у электроннай форме

Дакументы ў Вышэйшы гаспадарчы суд, паводле слоў Віктара Камяноў, можна дадаткова падаваць і ў электронным выглядзе. Праўда, гэтая норма пакуль не выключае абавязковай падачы дакументаў на папярэвым носьбіце.

Сярод новаўвядзенняў значыцца і даваанне гаспадарчым судом інфармацыі аб тым, з'яўляецца патэнцыйны кампаньён даўжніком ці не. Такая інфармацыя будзе давацца на падставе пісьмовай заявы юрыдычнай асобы ці індывідуальнага прадпрыемальніка пры умове аплаты дзяржаўнай пошліны (3 базавыя велічыні за інфармацыю аб кожным даўжніку).

Што ж тычыцца зменуў у падатковым заканадаўстве, то зменены стаўкі дзяржаўнай пошліны на заяўленыя патрабаваньня да 100 базавых велічыняў. У прыватнасці, пры разглядзе іскавых заяў маёмаснага характару пошліна складзе 15 базавых велічыняў, пры разглядзе заяў у заагнадным парадку — 2 базавыя.

— Усе акресленыя змены накіраваны на лібералізацыю працэсу вытворчасці і павышэнне эфектыўнасці абароны праваў суб'ектаў гаспадарання, — падсумаваў Віктар Камяноў. — Мы і далей будзем працягваць працу над аптымізацыяй які гэтага закона, так і Гаспадарчага працэсуальнага кодэкса Беларусі. Шмат прапановаў да нас ужо паступіла. Якія канкрэтна? Няхай гэта пакуль што застаецца інтрыгай, скажэтам. Скажу адно: мы будзем па максімуму выкарыстоўваць усе прадаваыя тэхналогіі.

«ЗАМЕСТ 50 ДОКУМЕНТАЎ — АДЗІН КОДЭКС АБ АДУКАЦЫІ»

— Пераход на дагаворныя зносіны ўзмацняе адказнасць усіх бакоў: і навучніцкай, і навучнай устаноў, і педагогаў, і працадаўцаў, — упэўнены Сяргей Маскевіч. — Такія дагаворы будучы падліваць усе перакручоны дзённым, заочнай, бюджэтнай і платнай формы навування.

Пасля заканчэння аспірантуры вышэйшымі, якія пасляхова завяршылі курс навування, але па нейкіх прычынах не змалі абараніць кандыдацкую дысертацыю, будзе надавацца кваліфікацыя «даследчыка». Такая кваліфікацыя будзе азначаць, што чалавек мае навыкі даследчай работы і можа праз нейкі час абараніць сваю тэму кандыдацкай. Аднак на дадзеным этапе яму трэба працаўладкоўвацца. Кваліфікацыя «даследчыка» дазволіць яму рэалізаваць на рынку працы на асаблівых пасадах, праўда, для гэтага Міністэрства працы павінна знайсці ішу для спецыялістаў з такой кваліфікацыяй...

А вось што з прапановаў дэпутатаў так і не ўвайшло ў канчатковы варыянт Кодэкса аб адукацыі, дык гэта забарона прыцягваць педагогічных работнікаў да выканання работ, якія не ўваходзяць у іх непасрэдную службовую абавязкі і не прадугледжаны працоўным дагаворам. Дэпутаты справядліва лічылі, што педагог павінен займацца найперш выхаваннем і навучаннем дзяцей, а не дзжурчыць на дыскатэках, фарбаваць сцены і вярваць у дамах сваіх вучняў спраўнаць пекач ці электраправодкі. Аднак гэтая ініцыятыва, на жаль, не знайшла адлюстравання ў Кодексе...

Надзея ДРЫЛА.

АПЛАТЫ КАМУНАЛЬНЫХ РОўНЫМІ ДОЛЯМІ НА ПРАЦЯГУ ГОДА НЕ БУДЗЕ

Пра гэта «Звяздзе» паведаміла начальнік упраўлення эканомікі Міністэрства ЖКГ Алена Дудзінская.

— Сістэмы аплаты камунальных паслуг роўнымі долямі на працягу года не будзе. У сваім рашэнні мы зыходзілі з Жылблага кодэкса, у якім сказана, што аплата камунальных паслуг ажыццяўляецца па факце. Тым больш гэта немэтазгодна цяпер, калі ў кватэрах усталяваюцца індывідуальныя лічбыльнікі цяпла, — паведаміла спадарыня Дудзінская. — Нягледзячы на тое, што ідэя лнае ўжо даўно, пакуль мы да гэтага няк не прыйдзем.

Ідэя сістэмы аплаты роўнымі долямі на працягу года ў стацыі была агучана ў 2009 годзе аддзелам энергетыкі Мінгарвыканкома. Пасля вывучэння досведу расіянаў, паляйка і немцаў аддзел прапанаваў ідэю ўвядзення раўнамернай аплаты «камуналікаў».

А ў лістападзе мінулага года начальнік аддзела энергетыкі Мінгарвыканкома Анатоль Лаўнічук заявіў агенцтву «Мінск—Навіны», што магчымасьць раўнамерна паліцца за адцпеннене і гарачую ваду на працягу года няк не адлюстравана на кішэжныя мілчан. Па яго словах, гэта прызрыстая схема. Штомесяц у «жыроўцы» жылцы атрымліваюць б інфармацыю пра тое, колькі яны павінны заплаціць і колькі заплацілі за цяпло і падагрэў вады. А напрыканцы ацяпляльнага перыяду быў бы пераразлік. Назапашаныя з мая па кастрычнік грошы маглі б акумулявацца на рахунках ЖРЭА раёнаў.

Гэта, на думку спадара Лаўнічуха, дазволіла б арганізацыям, якія забяспячаюць цяпло, пазбегнуць дадатковых выдаткаў. Несвоечасовыя пералічэнні грошай за ацяпленне і гарачую ваду вымушаюць іх браць банкіўскія крэдыты, каб даць цяпло спажывацям.

— Мы не збіраемся пакідаць гэтую ідэю. Будзем прапаноўваць і прапаноўваць, — паведамілі ў аддзеле эканомікі Мінгарвыканкома.

— Для мяне такі варыянт быў бы цалкам прыемным, — кажа Юры Скарвіч, супрацоўнік сталічнага СТА. — Тым больш што я летам заробіў больш грошай, чым зімой. І летам мой заробак больш дазваляе плаціць камунальных.

— Ідэя нядэрная, — адзначае бухгалтар з Барозы Святлана Юркевіч. — Але тут узнікае праблема з разлікамі. Кіём чынам гэта ўсё будзе праціваць? Наколькі гэта будзе прызрыстая і ці не будзе бытанніў? Таму што людзі ўжо прызвычаліся да цяперашняй сістэмы і больш-менш утрэслася ўсё.

Настася ЗАНЬКО.

Валютчык «ахвяраваў» больш за \$11 000

Акрамя згаданых грошай, пры затрыманні 38-гадовага пінчука, які займаўся незаконнымі валютнымі аперацыямі, было канфіскавана яшчэ 1650 еўра, 14 тысяч расійскіх рублёў і 7,8 мільёна беларускіх. Падароны ажыццяўляў абмен буйных сум навуных грошай для індывідуальных прадпрыемальнікаў і прадстаўнікоў камерцыйных структур. Узляў ж дзяляк падчас правядзення чаровай аздаці па абмене 10,8 тысячы долараў ЗША на 8 тысяч еўра. Следчы Пінскага мікрарайядзела фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржкантролю на гэты час устанавілі ўжо 10 фактаў зделак паках валютчыкам і яго кліентамі, незаконны даход пры працягу іх якіх склаў звыш 80 мільёнаў рублёў.

Ігар ГРЫШЫН.

«ЗАМЕСТ 50 ДОКУМЕНТАЎ — АДЗІН КОДЭКС АБ АДУКАЦЫІ»

— Пераход на дагаворныя зносіны ўзмацняе адказнасць усіх бакоў: і навучніцкай, і навучнай устаноў, і педагогаў, і працадаўцаў, — упэўнены Сяргей Маскевіч. — Такія дагаворы будучы падліваць усе перакручоны дзённым, заочнай, бюджэтнай і платнай формы навування.

Пасля заканчэння аспірантуры вышэйшымі, якія пасляхова завяршылі курс навування, але па нейкіх прычынах не змалі абараніць кандыдацкую дысертацыю, будзе надавацца кваліфікацыя «даследчыка». Такая кваліфікацыя будзе азначаць, што чалавек мае навыкі даследчай работы і можа праз нейкі час абараніць сваю тэму кандыдацкай. Аднак на дадзеным этапе яму трэба працаўладкоўвацца. Кваліфікацыя «даследчыка» дазволіць яму рэалізаваць на рынку працы на асаблівых пасадах, праўда, для гэтага Міністэрства працы павінна знайсці ішу для спецыялістаў з такой кваліфікацыяй...

«БЕЛАРУСБАНК» АДПРАВІЎ СВАЙГО КЛІЕНТА НА ВОСТРАЎ СВАБОДЫ

Паездку на Кубу выйграў жыхар Светлагорска

«Беларусбанк», у якога амаль 5 мільёнаў трымальнікаў пластыкавых карткаў, падаў у вынікі рэкламнай гульні «Змяні зіму на кубінскае лета». Галоўны прыз — паездку на дваіх на востраў Свабоды — выйграў жыхар Светлагорска Сяргей Лабур.



Надзвычайны Паўнамоцны пасол Рэспублікі Куба ў Рэспубліцы Беларусь Альфрэда Нівеса Партунда і прадстаўнікі Беларускага банкі.

Першы намеснік старшыні праўлення ААТ «ААБ Беларусбанк» Сяргей Пісарык заўважыў, што галоўнай мэтай рэкламнай гульні было стымуляванне трымальнікаў для выкарыстання пластыкавых карткаў як інструмента разліку, а не для зняцця наяўных грошай. «Абарот безнаўных плацяжоў складае сёння 18 адсоткаў. Доля безнаўных траншаў перавышае 60 адсоткаў, а гэта вышэй, чым сярэдняя лічба па краіне», — паведаміў Сяргей Пісарык.

КОЖНАМУ «ЧАЛАВЕКУ ГОДА ВІЦЕБШЧЫНЫ» — КАЛЯ 10 МІЛЬЁНАЎ РУБЛЁЎ

КОЖНЫ са ста ўладальнікаў тытулу «Чалавек года Віцебшчыны», акрамя памятнага нагруднага знаку і дыплама, атрымае грашовую прэмію ў памеры 280 міліянаў рублёў, а гэта каля 10 мільёнаў рублёў. Раней, дарчы, сума прэміяў была ў дзесяць разоў менш.

Як паведамілі «Звяздзе» ва ўпраўленні ідэалагічнай работы Віцебскага аблвыканкома, урачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў абласнога конкурсу з удзелам старшын Віцебскага аблвыканкома Аляксандра КОСІНЦА адбудзецца 28-га студзеня ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа.

Менавіта па ініцыятыве губернатара Прыдзвінскага краю ў 2008 годзе і арганізавалі конкурс, на ўдзел

га прыза — паездкі на Кубу, разыгрывалася 10 дадатковых прызоў — ноўтоўкаў НР. Вынікам рэкламнай гульні стала павелічэнне безнаўных плацяжоў на 10 адсоткаў. А дырэктар па продажх кампаніі MasterCard падзякаваў «Беларусбанку» за высокую вынікі працы.

Пераможца гульні Сяргей Лабур атрымаў сертыфікат з рук Надзвычайнага і Паўнамоцнага пасла Рэспублікі Куба ў Рэспубліцы Беларусь Альфрэда Нівеса Партунда. Да сертыфіката прыкладаюць і асобны падарунак ад Пасольства Кубы — слядар Партунда прадэманстраваў бутэльку рому.

— Я хачу падзякаваць «Беларусбанку», які пастаянна працуе, каб умяцаць супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі. Гэта банк, які ўзначальвае таварыш нашай краіны спадарыня Надзея Ермакова. Калі мы ўбачылі рэкламу «Змяні зіму на кубінскае лета», мы адчулі вялікі гонар за сваю краіну. Мы разумеем, што банк можа выйграць любую краіну, а выбраў Кубу. Гэта значыць, што Куба блізка Беларусі. Праўда, зараз там люты 26, — расказаў спадар Партунда і звярнуўся да пераможцы: — Ром я прапаноўваю выйці на радзіме, а на Кубе пакаштаваць іншыя нашы напоі — махіта, куба лібрэ. Вы пазнаёміцца з курортна-суветнага ўзроўню Варэдзі-

а Алена КРАВЕЦ. Фота аўтара.

ШЛЮБ ПА РАЗЛІКУ

У Мінску за паўгода праваахоўнікі выявілі дзесяці фіктыўных шлюбаў з інішаземцамі

Як правіла, паведаміў «Звяздзе» начальнік аддзялення інфармацыі і грамадскай сувязі ГУУС Мінгарвыканкома Аляксандр ЛІГАРШЫН, карыслівыя жыхары іншых краін бралі шлюб з беларускамі, каб атрымаць дазвол на пастаяннае пражыванне. У рэспубліцы ўжо больш за паўгода дзейнічае прынятая Саўмінма пастанова, якая прадпісвае пры заключэнні шлюбу паміж жыхарамі краіны і замежнымі грамадзянамі прадставіць органам унутраных спраў пацвярджэнне таго, што ў такіх выпадках усё зроблена не з карысці. У Мінску супрацоўнікі падраздзялення па грамадзянстве і міграцыі ГУУС, якія займаюцца праверкай такіх шлюбаў, падалі ў суды дзесяць іскавых заяў аб прызнанні іх фіктыўнымі. У трох выпадках суды ўжо прынялі рашэнне ануляваць дазвол на пражыванне інішаземцаў, а ў шасці — іскавыя заявы знаходзяцца на разглядзе, ці ў адноснах да мужа і жонкі, чый шлюб выклікае сумніў прыняццю, праводзіцца праверка. Прызнаныя неспраўдлівыя шлюбы ў адносінах да трох грамадзян Грузіі, які ануляваны ў гэтых выпадках і дазвол на пастаяннае пражыванне іх у нашай краіне. Шмат пытанняў у праваахоўнікаў узнікла таксама да двух грамадзян Емена, аднаго азербайджанца. Правадзіцца праверка і ў дачыненні да трох шлюбаў беларусаў з суседзямі па СНД. Большасць неспраўдлівых бракаў заключаецца паміж нашымі дзяўчатамі і прадстаўнікамі паўднёвых рэспублік былога СССР: апошнім у такіх выпадках больш проста атрымаць права на пражыванне ў рэспубліцы.

Ігар ГРЫШЫН.

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 25 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже единым лотом зданий, сооружений и иного имущества ОАО «Белстройматериалы»:

| Наименование и характеристики имущества, входящего в состав лота | Инд. № (кадастр.) | Инд. № (бухг.) |
|---|--|----------------|
| — административно-складское здание, площадь — 1415 кв. м; | 500/С-9744 | 10000005 |
| — административно-складское здание (магазин-контроль), площадь — 125 кв. м; | 500/С-27469 | 10000003 |
| — складское-вспомогательное здание, площадь — 151 кв. м; | 500/С-22161 | 10000004 |
| — проходная, площадь — 12 кв. м; | 500/С-9743 | 100000030 |
| — ограждение территории базы с металлическими воротами; | | 100000036 |
| — открытый навес для хранения подшипников; | | 100000035 |
| — прибор учета и регулирования тепла; | | 10000918 |
| — теплосчетчик ТЭРМ-02; | | 00001015 |
| — прибор концентратор; | | 10000500 |
| — водоподогреватель Аристон (30 л.). | | 10000304 |
| Сведения о земельном участке | Кадастровый номер 5000000000003001852, площадь 0,4598 га | |
| Местонахождение продаваемого имущества | г. Минск, ул. Рыбалко, д. 9 | |
| Сведения о продавце | ОАО «Белстройматериалы», ул. Казинца, 2, 629, 220099, г. Минск, телефон (017) 295 32 96 | |
| Сведения об организаторе аукциона | УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, телефон (017) 227 48 36 | |
| Начальная цена с учетом НДС | 4 316 508 900 белорусских рублей | |
| Сумма задатка | 100 000 000 белорусских рублей | |
| Наличие обременений | Аренда | |

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для физических лиц) и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную копию платежного поручения, подтверждающего внесение задатка; а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 5 рабочих дней с даты проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в следующем порядке: 40 процентов стоимости проданного имущества оплачивается в течение 20 дней с даты проведения аукциона, оставшаяся часть — в соответствии с условиями договора купли-продажи.

Аукцион состоится 25 февраля 2011 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 27.01.2011 по 23.02.2011 включительно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 227 48 36, (017) 296 44 63.

Минский районный исполнительный комитет 25 февраля 2011 г. проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе

| № | Адрес земельного участка | Лот 1 | Лот 2 | Лот 3 | Лот 4 | Лот 5 | Лот 6 |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Адрес земельного участка | Горанский с/с, д. Новое Поле | Ждановичский с/с, д. Дегтяревка | Ждановичский с/с, п. Ратомка |
| 2 | Кадастровый номер | 623681315101000211 | 623681315101000212 | 623681315101000213 | 623681315101000214 | 623681702101000281 | 623681708601002725 |
| 3 | Площадь земельного участка | 0,1559 га | 0,1505 га | 0,1515 га | 0,1524 га | 0,1093 га | 0,1451 га |
| 4 | Целевое назначение | Для строительства и обслуживания жилого дома |
| 5 | Расходы по подготовке документации (рублей) | 1 178 283 | 1 178 283 | 1 178 283 | 1 178 283 | 1 316 385 | 1 401 728 |
| 6 | Начальная цена земельного участка (рублей) | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 30 000 000 | 35 000 000 |
| 7 | Задаток (рублей) | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 3 000 000 | 3 500 000 |

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшешского, д. 8. Дата проведения: 25.02.2011 г. в 9.00. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ольшешского, д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и документов: 21.02.2011 г. Контактный телефон: 204 11 62.

Задаток за участие в аукционе на Лоты 1—4 перечисляется на расчетный счет № 3600621020043 ГУ МФ РБ по Минской области, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600452694, код платежа — 04901.

На Лоты 5—13 — на расчетный счет № 3600621170195 ГУ МФ РБ по Минской области, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600231359, код платежа — 04901.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внешне в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный счет задаток.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками в соответствующем сельсопколке.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях,

НЕПІТУШЧЫЯ АЛКАГОЛІКІ

КІНУЦЬ піць лёгка, цяжка захаваць цявёрнасць. Таварыства ананімных алкаголікаў адшукалі свой шлях да цяврозага і шчаслівага жыцця.

20 ГАДОЎ ЦЯВРОЗАСЦІ

Да залы, дзе ўладкаваліся на сход каля сотні чалавек, звяртаецца вядучы: — Хто цяврозы ўжо 20 гадоў? У адказ падымаецца адна жанчына, якую радаснымі крыкамі і апладысмантамі вітаюць усе прысутныя.

— Хто цяврозы 19 гадоў? — працягваецца аптытанае залы.

Калі лік даходзіць да апошняй пяцігодкі, то колькасць тых, хто падымаецца з месцаў пад апладысменты, павялічваецца да дзясятка. Пасля гадоў пачынаецца адлік на месяцы, потым на тыдні і, нарэшце, дні. Тых, хто цяврозы толькі сёння, людзі вітаюць не з меншым энтузіязмам, чым непітушчыя са шматгадовым стажам.

Гэта эпізод са сходу ананімных алкаголікаў па тэме «Надзе замест адчаю». У мінулыя выхадныя больш за 160 ўдзельнікаў таварыства ананімных алкаголікаў з розных гарадоў і мястэчак Беларусі, Расіі і Украіны сабраліся на форум у Магілёўскім раёне.

«ПРЫВІТАННЕ! Я — АЛКАГОЛІК!»

Абавязковае малітва перад пачаткам сходу: «Божа, дай мне розум і душны спакой, каб прыняць тое, што я ў сілах змяніць. Дай мне мужнасць змяніць тое, што я маю. І дай мне мудрасць, каб адрынуць адно ад іншага».

Ік і заведзена ў таварыстве ананімных алкаголікаў, усё называюць толькі па імені і на «ты»; таму што тут не мае значэнне, хто ты, які той у зрост, адукацыя, грамадскае і матэрыяльнае становішча. Усе роўныя перад жорсткай хваробай.

— Вам тут рады і не задаюць лішніх пытанняў, а просяць казаць пра пачуцці і дзяліцца асабістым вопытам, — кажуць вядучыя сходу. Так што перад аўдыторыяй усё выходзіць проста: «Прывітанне! Я — (напрыклад) Іван, алкаголік (альбо наркаман)»! Пры гэтым зала радасна вітае выступоўцу.

У Магілёве першая група ананімных алкаголікаў з'явілася роўна 13 гадоў таму. З гэтай даты і прыхвалі пачынацца цяврозы магілёўцаў гоці. Галоўнае пахаджэнне на дзень нараджэння — гэта, безумоўна, цяврозасць, а астатняе, маўляў, само прыкладзецца. Падарункі толькі арыгінальныя: напрыклад, канат, які завязалі моцным вузлом, — сімвал завязкі з п'янкамі.

«Я ПІЛІ З ТЭЛЕВІЗІЯМ І НА НОЧ...»

— У мяне дрэнная спадчынасць — бацька піў, і ўсё жыццё нашай сям'і залежала ад таго, п'яны ціпер бацька альбо яшчэ не, — расказвае жанчына сваю гісторыю. — І калі алкаголем я пачаставалася ўжо толькі пасля заканчэння школы, але хутка прайшла шлях да абсалютна некантраляванага спажывання. Праз гады два я ўжо раз на тыдзень моцна напілася: выпіць крыху для настрою мне стала некавікава. Я супакойвала сябе, што п'ю «усе», але насамрэч я проста акружыла сябе такімі людзьмі. І далей я стала піць адна ці ў кампаніі з тэлевізійцамі, на ноч для расцвянення, перад працай для настраю, на працы для супакоення нерваў і гэтак далей. Ланцуг: выпіўка — пахмелле — чаканне новай выпіўкі.

— Маці і сястра ўгаварылі мяне пайсці на сход ананімных алкаголікаў, і я пайшла, каб яны ад мяне проста адчаліліся, — працягвае яна. — Мне спадабаліся людзі і атмосфера, але я

Да ведама дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь

Сёмай пазачарговае сесія Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання пачне сваю працу 27 студзеня 2011 года ў 12 гадзін у зале пасяджэнняў Палаты прадстаўнікоў (Дом Урада, Аваляная зала). Рэгістрацыя дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў будзе праводзіцца 27 студзеня 2011 года з 11.00 да 11.50 у фэа залы пасяджэнняў.

ТАКІ Ё ЯГО ХАРАКТАР

...Некалі ў суседнім калгасе працаваў цудоўны ветэрынар — калі здарыцца бяда са скацінай, людзі ведалі: лепш, чым Заблочкі, не дапаможа ніхто!

Часта на выезды бацька браў з сабою сына. Той ужо ў трэцім-чацвёртым класе ведаў многія лекі, мог зрабіць укол. І таму ўсе думалі, што Анатоль таксама стане ветэрынарам. Але ж ён вырашыў інакш: пайсці школы скончыць Баранавіцкае медыцынскае вучылішча, два гады адпрацаваў па размеркаванні і вярнуўся дамоў — стаў загадчыкам ФАПа ў вёсцы Малая Сваротава.

Асфальта на прасёлках тады не было, машыны ў яго таксама, але да хворых наш доктар, наш Анатоль Анатольвіч прызджаў заўсёды, у любое надвор'е.

в. Малая Сваротава, Баранавіцкі раён.

АД АЛКАГОЛІК ДА РАДАСЦІ

Усе ананімныя алкаголікі называюць сваё таварыства адной вялікай сям'ёй: яны расказваюць, як прыходзілі сюды ў адчаі, але людзі давалі ім надзею жыць. Прычым не толькі цявроза, але і радасна.

Увогуле адразу кідаецца ў вочы, што ананімныя алкаголікі — вельмі вясёлыя людзі. Чалавеку не дасведчанаму, што ў гасцініцы адбываецца форум непітушчых, маглі б з боку падацца, што недзе на першым паверсе наліваюцца па чарцы, а потым людзі ідуць у залу і куляры, каб атрымаць радасць ад зносін.

Гавораць, што атмосфера вярэчннай дыскацыі на форуме ананімных алкаголікаў — гэта ўвогуле нешта незабытае. На адной з іх, узагадваюць са смехам, аднойчы прысутныя журналіст, які сапраўды чакаў убацьчы падмацавання агульнай вясёласці моцнымі напоямі, але таго не дакачаўся.

Насамрэч, радасць гэтыя людзі маюць не ад спіртных напояў, а ад цяврозага жыцця. Таму што добра ведаюць, да чаго можа прывесці жыццё ў абдымках алкагалізму.

На форуме былі людзі, якія з прычыны алкагалізму страцілі ўласнасць і сваякоў, пачуццё ўласнай годнасці і жылі ў трышчобах. Некаторыя павявалі нават на прамысловым лязнічым і турме. А іншыя — нібыта цалкам прыйшоўшыя людзі, якія, аднак, усвядомілі, што алкаголь перааказвае ім нармальнае жыццё. Іх аб'яднала адна бяда: яны ўсе не ведалі, калі і як спыніцца.

Як пераадолець фізічнае прыгнетненне да алкаголю і псіхічнае аптытанасць ім? Як супраціўляцца нястрыманаму жаданню ўжываць спіртныя напоі, якія перавышалі ўсе разумныя колькасці, што прыводзіла да страты кантролю над сабой? Гэтыя ж пытанні задаюць ім цяпер іншыя людзі.

НЕ ПІЦЬ ПЕРШАЙ ЧАРКІ

Магілёўскія ананімныя алкаголікі не плаціць узносы, але існуюць на добраахвотнай ахвяраванні. Яны, напрыклад, патрубныя, каб апаціць тэлефон «гарачай лініі» (8-0298-49-79-40), дзе дзержаць былія алкаголікі і прымаюць тэлефанаванні ад тых, каму патрэбна дапамога, запрашаюць на сходы.

— Звычайна п'ятыцаю, чым мы лечым, — усміхаецца чалавек. — Людзі вераць у кропельніцы, кадзіроўкі і цудоўныя таблеткі. З'еў нешта — і працецца на раніцу здаровым і шчаслівым. Чалавек хочацца ўсяго імгненна і без высілкаў. Але гэта праца, і прым'ём гэта. Тры складнікі паспяховага выплячэння: прызнанне хваробы, жаданне кінуць піць і карпатлівая ўнутраная духоўная праца.

— Разумеюць, у нашым паўсядзённым жыцці не так шмат светлага і добрага. Усюды жорстка канкурэцыя: і на працы, і ў асабістым жыцці. А тут сабраліся людзі, якія нікому і нічым не абавязаны. Такого спакою і любові я не адчуваў нідзе. Таму што тут кожны памятае, як яму было цяжка, і хоча падтрымаць навічка. Кінуць піць лёгка — цяжка захаваць цяврозасць.

Напрыклад, ёсць рэкамэндацыя: не загадваць на ўсё жыццё, а проста не піць адзін дзень. Утрымацца ад першай чаркі. Не думаць, што спыніцца пасля дзюбаці ці трох, а проста не выпіць першую. Бо і адной будзе шмат, а потым і дзесяці будзе мала. Гуцьчы лёгка, але зрабіць не вельмі проста. Таму патрэбна дапамога іншых людзей, якія гэты шлях ужо прайшлі.

Так ці іначай, але праграма «12 крокаў», дзе сканцэнтраваны ўсё вопыт ананімных алкаголікаў усю свету, дзейнічае. Пачварджэнне гэтым — форум пад Магілёвам, які сабраў людзей, якія ліліць сябе алкаголікамі, але прытрымліваюцца цяврозага ладу жыцця, ад дзесяцігоддзяў да некалькіх гадоў.

Ілона ІВАНОВА.

ХВІЛІНЫ ЦІШЫНІ

З АЎЗЯТАРЫ хакея, якія спазніліся пасля першага перапынку вечарам, маглі наўпрост падумаць, што яны трапілі не на той стадыён ці ўключылі не той канал тэлебачання. Яшчэ напрыкан першага перапынку гоці, хакеісты беларускага клуба, былі перадазе з лікам 1:0, а ўжо на трэціх хвілінах другой дваццаціхвілінкі табло высвечвала лічбы 3:1 на карысць «Віцеязя».

Прававыя адразкі з 21 на 23 хвілінку і стаў ты пераломным момантам гульні, які паўплываў на канчатковы вынік. Спачатку нападчыня чэхавыя Анціс і Бароў пасля выхду на аднаго абаронцу «зуброў» аднавілі раўнавагу. Потым Мойжыш «заваліў» Берднікава, які выхдзіў сам-насам з Роберта Эшам. У выніку пацярпелы рэалізаваў буліт. А яшчэ праз хвілінку Рашчынскі магутным кідокам пад бэльку не пакінуў шанцаў галкіперу беларускай каманды, зрабіўшы лік 3:1. Сімавалічна ў гэты момант выглядаў надпіс на эмблеме чэхавскай каманды — «3 намі Бо».

Гэтыя некалькі эпізодаў падзелілі гульні на дзве паловы. У першым перыядзе мінчане ўзрунана выглядалі на чэхавскім ледзе, стварылі некалькі небяспечных момантаў і адкрылі лік — чарговы раз за апошнія матчы згуляла пара Корса-Плат. Канадцы пры гульні ў большасці выдатна расцваліся і лепшы дынамаўскі бамбардзір Плат адправіў шайбу ў сетку.

Пасля прагучаўшага шайбы «Віцеязя» актыўна атакаваў, і толькі судам гаспадары не зраўналі лік яшчэ ў першым перыядзе. Камбінацыяны стэль галоўнага аўтсайдара лігі, здаецца, здзівіў беларускую каманду. Добрая шанцаў закінуць шайбу «чэхавы мелі неаднойчы, аднак надзейна выглядаў Эш.

А вось калі лік на табло стаў 3:1, «зубры» нарэшце прыгадалі, якая ж з гэтых двох каманд прэтэндуе на выхад у плей-оф. У мінчан пачалі атрымоўвацца хуткія атакі, перадачы аддаваліся не сулернікам, а дакладна на ключы сваім, кідкі становіліся ўсё больш небяспечнымі. Гэта не маглі не адбіцца на характары матчы. З сярэдзіны другога перыяду «Дынама» амаль усе час знаходзілася ў зоне абароны «Віцеязя». І гэта прынесла свой плён. Усе тры атакуючыя тройкі (чацвёртае звяно Марк Сікорна не выкарыстоўваў наогул у матчы) былі яшчэ мацнейшыя за сваіх сулернікаў. Шанцаў скараціць адставанне, прычым неаднойчы, мелі Пятр Сікора, Варламаў, Корса, Плат, Спірыдонаў, а адзначыўся капітан мінчан Андрэй Міхалёў. На жаль, гэтая шайба стала адзінай «беларускай» у другім перыядзе.

Трэці адразак матчу прайшоў у прыкладна такім жа стылі, і «зубры» ўсё ж змаглі аднавіць раўнавагу — пасля выдатнага паса Варламава шайбу закінуў абаронца Томаш Мойжыш. Гэтая шайба дазволіла мінчанам перавесці матчы ў авертайм, які аднак так і не дагулялі да канца. Ужо на першай хвіліне дадатковага часу «Віцеязя» закінуў пераможную шайбу — 4:3.


«Бела-благітныя» зарабілі толькі адзін бал і накіравалі ў Рунгу. Менавіта ў сталіцы суседняй краіны ўжо сёння ўвечары адбудзецца адзін з самых галоўных матчы сезона, у якім будзе іці не проста барацьба паміж дзюма камандамі «Дынама», але і можа вырашыцца пытанне — хто ж з каманд пройдзе ў плей-оф.

Яўген БАРАКАСА.

ФАКТ

ПРАМАЗАЎ ТОЛКІ РАЗ, АЛЕ Ж ЯК! Непрацуючы 36-гадовы гамельчанін зайшоў у гоці да свайго сябра, каб пахваліцца самаробнай вінтоўкай. Ён прадэманстраваў якасці зброі праз незачыненую фортку: зрабіў каля 10 стрэлаў у апору асвятлення, што стала насупраць дома.

Магчыма, пра гэтак здарэнне ніхто б і не даведаўся, аднак «стралок» адзін раз трапіў у аконнае шкло сталовай «Гомельшпалеры». Краўніцтва прадпрыемства звярнулася ў міліцыю, пасля чаго грамадзянін добраахвотна выдаў самаробную вінтоў



СУВЕРЭННАЙ КРАІНЕ — УЛАСНУЮ ПЛАЦЕЖНУЮ СІСТЭМУ

— **Аляксандр Васільевіч, наша газета апошні раз пісала пра Банкаўскі працэсінгавы цэнтр (БПЦ) два гады таму. Што новага адбылося за гэты час?**

— Навінаў — добрых, цікавых і важных — шмат. Я, са свайго боку, вылучыў бы галоўную — за гэтыя два гады адчувальна развілася і ўмацавала свае пазіцыі нацыянальная плацежная сістэма «БелКарт».

— **Давайце паплумачым шырокаму чытачу, чаму гэта так важна.**

— Беларусь — суверэнная краіна, вядзе самастойную палітыку, і яе фінансавая сістэма не павінна залежаць ад кан'юнктуры знешняга рынку ці становішча фінансавых сістэм іншых краін. Гэтым і тлумачыцца стварэнне нацыянальнай сістэмы пластыкавых карт. Мы ўсе памятаем вядомы дэфолт у Расіі, калі ў ліку іншых непрыемнасцяў там перасталі прымаць і карткі міжнародных плацежных сістэм.

Альбо зусім свежы прыклад. Калі скандальна вядомы сайт WikiLeaks выдаў лясць чарговую порцыю кампрамату на кіраўнікоў і дыпламатаў замежных краін, то адной з рэакцый супердзяржаў стала тое, што міжнародныя плацежныя сістэмы заблакавалі наступленне грошай на рахункі сайта. І ў адказ хакеры накінуліся на серверы гэтых кампаній, што прывяло да адказу ў абслугоўванні на працягу некалькіх гаўдзі. Гэта міжнародныя плацежныя сістэмы, іх цэнтральныя офісы размешчаны ў Амерыцы... Дык прычым тут нашы суграмадзяне, якія з'яўляюцца трымальнікамі карткаў гэтых плацежных сістэм і з-за тых разборак пэўны час не маглі зняць свае грошы, прывесці нейкія іншыя аперацыі? Такага наогул не павінна быць. Таму міжнародная практыка такая, што ў розных краінах існуюць уласныя плацежныя сістэмы для сваіх, «дамашніх» мэтаў. У Расіі, напрыклад, «Залатая карона». Ёсць яны ў Даніі, у Францыі, Іспаніі і ў іншых дзяржавах — пералічваць не бачу сэнсу. Некаторыя камбінуюцца з карткамі міжнародных плацежных сістэм — для розных патрэб.

Вось чаму ачынная сістэма «БелКарт» актыўна развіваецца, і гэта вельмі апраўданы крок з боку дзяржавы, якая абараняе эканамічныя інтарэсы сваіх грамадзян. Ён апраўданы і з пункту гледжання давага, скажам так, чалавека, таму што тэрмы для карыстання сістэмай «БелКарт» ніжэйшыя, чым у міжнародных плацежных сістэм. Такую мэтазгоднасць падтрымалі нашы ачыныя банкі — яны выпусцілі ўжо 3,5 мільёна карткаў «БелКарт». Такім чынам сёння кожная трэцяя пластыкавая картка ў краіне — «БелКарт». Яна такая ж паўнаватарская, як і карткі іншых сістэм, па тэхналогіі вытворчасці і выкарыстання таксама нічым не адрозніваецца. Падкрэслім: «БелКарт» — гэта паўнаватарская плацежная сродка на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Фактычна ўсе банкі, гандлёвыя і сэрвісныя прадпрыемствы, за невялікім выключэннем, прымаюць у абслугоўванне карткі «БелКарт», выдаюць па іх грошы, прымаюць плацяжы і г.д.

Так што наша сістэма спакойна, паступова і ўпэўнена развіваецца, расце колькасць яе карыстальнікаў. Развіццё сістэмы — гэта канстатацыя палітычнага курса на суверэн-

«ПЛАСТЫКАВЫЯ ГРОШЫ» ПРЫЙШЛІ ў КРАІНУ ўСУР'ЁЗ І НАДОЎГА

Нацыянальная плацежная сістэма «БелКарт» НАБЫВАЕ МІЛЬЁНЫ НОВЫХ ПРЫХІЛЬНІКАЎ

тэт, яго сацыяльнай накіраванасці, гарантыі дзяржавы па сучаснай выплаце заробатнай платы. Пры ўсім пры тым іншыя плацежныя сістэмы таксама добра працуюць у нашай краіне.

РОЗНЫЯ БАКІ КАРЫСНАЙ СПРАВЫ

— **Плацежная сістэма — справа клопатная?**

— Так, таму і называецца яна сістэмай, што ўвасабляе ў сабе розныя віды забеспячэння. Наша прадпрыемства займаецца арганізацыйнымі справамі,

Карэспандэнты «Звязды» сустрэліся з начальнікам упраўлення агульнасістэмнага развіцця адкрытага акцыянернага таварыства «Банкаўскі працэсінгавы цэнтр» Аляксандрам ГЛУШКОВЫМ

ж, усё як у жыцці. А нам было прыемна, што людзі паставіліся сур'ёзна, з карысцю не толькі для сябе, але і для агульнай справы. Усім удзельнікам гульні мы павіншавалі паштоўкамі з Новым годам і Калядамі.

Мы атрымалі новых прыхільнікаў нацыянальных «пластыкавых грошай» не толькі ў асобе канкрэтных пераможцаў, якія пражываюць у Мінску, Магілёве, Гомелі, Салігорску, Касцюковічах, Чашніках, Брэсце, Маладзечна, але і ў асобе ўсіх удзельнікаў гульні. Адна з задач якой — пераканаць карыстальнікаў, што «пластык» у кішэні — не толькі для таго, каб зняць зарплату і пасля гэтага забыцца пра яго да наступнай палучкі. Не, картка — гэта інструмент штодзённага карыстання.

Спашлішо на статыстыку, якая «ўсё ведае». У жніўні 2010 года рост колькасці безнаўных аперацый з карткамі «БелКарт» у параўнанні з папярэднім месяцам склаў 8,6 працента. У верасні — 8,2 працента. У кастрычніку, калі праводзілася гульня, ужо 16,9 працента — у два разы больш. Такая тэндэнцыя не можа не радаваць.

І яшчэ адна карысць. Аналізуючы вынікі акцыі, мы змаглі лепш пазнаёміцца з той катэгорыяй суграмадзян, якія з'яўляюцца карыстальнікамі нацыянальнага плацежна-



Наша прадпрыемства аказвае комплекс паслуг для банкаў, каб яны маглі працаваць з карткамі. Асноўны від паслуг — гэта працэсінгавыя паслугі, што выцякае з самой назвы нашага прадпрыемства. Мы ажыццяўляем апрацоўку інфармацыі па картках розных плацежных сістэм кругласутачна, штодзённа, 7 дзён на тыдні і 365 дзён на год. Мы таксама робім падрыхтоўку дакументаў для прыватных і банкаў па рахунках, уключаючы звесткі для міжбанкаўскіх разлікаў. Акрамя таго, мы забяспечваем персаналізацыю карткаў, вядземлік тэрміналу, банкаматаў і інфакіёскаў.

Асноўны кірунак — работа з перыферычным абсталяваннем, якое стаіць у банках і ў гандлі — банкаматамі, інфакіёскамі і плацежнымі тэрміналамі, касавымі сістэмамі. Наша прадпрыемства ажыццяўляе іх пастаўку, продаж, здачу ў арэнду, продаж у лізінг на тэндэрнай (конкурснай) аснове. Суправаджэнне і рамонт усёй гэтай шматлікай тэхнікі ў банках і на прадпрыемствах гандлю ажыццяўляе наш тэхнічны цэнтр.

— **Ну а наогул, якія паказчыкі ў сістэме «БелКарт» у лічбах?**

— За мінулы год практычна па ўсіх паказчыках мы назіраем устойлівы рост, пра што мне вельмі прыемна зараз паведаміць. Так, колькасць карткаў «БелКарт» за 2010 год вырасла больш чым у два разы і на канец года склала 3 мільёны 522 тысячы. З выкарыстаннем карткаў «БелКарт» быў праведзены 81 мільён аперацый (рост за 2010 год у 4,4 раза) на суму больш за 8,5 трлн рублёў (рост за 2010 год у 4,4 раза). Дынаміка росту асноўных паказчыкаў адлюстравана ў малюнках.

— **Цяпер банкі, калі заключаюць дагаворы з новымі карыстальнікамі, часцей за ўсё выдаюць дзве карткі — адну «БелКарт», другую — міжнародную плацежную сістэму. Як да гэтага ставіцца?**

— Тое, што банкі выдаюць па дзве карткі розных плацежных сістэм, адпавядае сучаснаму ўзроўню абслугоўвання, прычым, з усіх пунктаў гледжання. У розных сітуацыях і розных месцах можна карыстацца як адной, так і другой карткай. З адной, напрыклад, можна паехаць за мяжу, другой актыўна карыстацца дома. Адна размагніцілася ці зламалася, альбо скончыўся яе тэрмін дзеяння, а вы не заўважылі, то ў кішэні заўсёды ёсць яшчэ адна. І мы ў такіх выпадках кажам: «БелКарт» не замест, а разам («не замест, а разам»). Для кожнай мэты — свая картка.

Замежныя банкі таксама практыкуюць выдачу сваім кліентам некалькіх карткаў. Адна — банкаўная, для зняцця грошай у банка-машынах свайго банка, дзе з яго не возьмуць камісійныя. Другая — з міжнародным лагатыпам, яна дае свой спектр аперацый. Просты прыклад: вы на самой справе сабраліся за мяжу. Нейкія неабходныя ў гэтым выпадку пакупкі вы зрабілі ў краме з

НАША ДАВЕДКА. Плацежная сістэма «БелКарт» — гэта сукупнасць правілаў, працэдур і праграма-тэхнічных сродкаў, што забяспечваюць безнаўную разлікі за тавары, работы і паслугі, атрыманне наяўных грошай і аказанне іншых банкаўскіх паслуг, у якіх у якасці плацежнага інструмента выкарыстоўваюцца банкаўскія пластыкавыя карткі «БелКарт». Сістэма «БелКарт» з'яўляецца складовай часткай плацежнай сістэмы Рэспублікі Беларусь.

«СЯМЕЙНАЯ» КАРТКА ДЛЯ СТУДЭНТА




— **Цяпер па тэлебачанні «Круццэ» сімпатычны рэкламны кліп: «Мой тата — чарадзей. У яго ёсць чароўная картка, якая робіць сапраўдныя чудаў...» Калі картка ў таты, тады усё зразумела. Але вось пытанне да вас як пра професіянала: а ці можна ў сістэме «БелКарт» карыстацца адзіным рахункам, напрыклад, усёй сям'ёй — і мужу, і жонцы, і іншым членам сям'і?**

— Пытанне, хутчэй, да банкаў, але магу сказаць, што, безумоўна ж, можна, і людзі гэтай магчымасцю карыстаюцца. У такіх выпадках банк выдае дадатковыя карткі для мужа ці жонкі, дзяцей, іншых карыстальнікаў, беручы за іх чыста сімвалічную плату. Трымаць адзін рахунок (напрыклад, адзін з бацькоў) вызначае ліміты для дзяцей — скажам, пэўную суму на абеды. І разлікі ідуць з бацькавага рахунку як па асноўнай, так і па дадатковых картках.

Бывае, што патрэбна пастаянна падтрымліваць некага з членаў сям'і, які жыве асобна альбо ў іншым горадзе. На яго дадатковую картку таксама вызначаецца ліміт, зыходзячы з магчымасцяў і канкрэтнай сітуацыі — можна на месяц, можна нават на кожны дзень. І бацькі будуць спакойныя, яны ведаюць: у іх студэнт ёсць за што сьнедаць, палуднаваць і гарантавана павячэраць, пры гэтым няма патрэбы карыстацца грошавымі пераводамі. Ліміт можна павялічыць, паменшыць, наогул спыніць («замарозіць»). Варыянты могуць быць розныя, як у жыцці.

Таксама існуюць карпаратыўныя карткі — карткі юрыдычнай асобы, якія «пры-вязаны» да рахунку прадпрыемства. Яны выдаюцца матэрыяльна адказнай асобе, напрыклад, забеспячэнню, які паехаў па нейкіх гаспадарчых патрэбах, выбраў і тут жа аплациў тавар і даставіў яго на склад. Альбо на мытні разлічыўся за паслугі — там таксама стаяць тэрміналы для разліку пластыкавымі карткамі. Усё атрымліваецца больш апэратыўна, бо не трэба выпісваць плацежныя дакументы і чакаць, пакуль пройдзе папярэдні плацеж.


Дагаворы з трымальнікамі карткаў на адрэсцы картраўнака заключаюць непа-срэдня банкі, а мы па іх заказу вырабляем пластыкавымі карткамі. Усё атрымліваецца больш апэратыўна, бо не трэба выпісваць плацежныя дакументы і чакаць, пакуль пройдзе папярэдні плацеж. Дагаворы з трымальнікамі карткаў на адрэсцы картраўнака заключаюць непа-срэдня банкі, а мы па іх заказу вырабляем пластыкавымі карткамі. Усё атрымліваецца больш апэратыўна, бо не трэба выпісваць плацежныя дакументы і чакаць, пакуль пройдзе папярэдні плацеж.



— **Колькі ёсць пра банкі. У мінулы наш прыход у БПЦ было дзвеіцца бан-каў-удзельнікаў, якія працавалі з «пла-стыкавымі грошамі»...**

— Зараз у сістэме «БелКарт» прадстаў-лена 15 банкаў. Нядаўна, у снежні, прынялі банк «Масква-Мінск». 11 з 15-ці ўжо пра-цуюць з нашымі карткамі, астатнія — на ста-дзі сертыфікацыі і падключэння.





ДАЛЕЙ СХВАЎ — БЛІЖЭЙ УЗЯЎ?



— Такім чынам, ці можам мы сказаць, што нашы суграмадзяне з кожным годам усё больш прывікаюць да «пластыкавых грошай»? У тым ліку да карт «БелКарт».

— Безумоўна. Але каб адказаць на гэтае пытанне нефармальна, давайце для нагляднасці чыста ўмоўна раздзелім усіх карыстальнікаў на тры ўзроставыя катэгорыі. Прадстаўнікам старэйшага пакалення іншы раз перашадае традыцыйнае «далей схваў — бліжэй узяў». І яны крышку залішне асцярожнічаюць. Але прыспешваць нікога не варта. Лінія, якую мы занялі — гэта тлумачэнне, расказ аб перавагах, перакананне, адказы на пытанні кліентаў, у тым ліку патэнцыйных, праз сродкі масавай інфармацыі і ў сабе на сайце, па тэлефонах службы сэрвісу кліентаў. А пытанніў паступае шмат: «Што рабіць, калі я згубіў картку? Што рабіць, калі я забыў ПІН-код? Ці можна з гэтай карткай пайсці ў іншы банк?». І гэтак далей. І мы вельмі цярпліва і з вялікай павагай да суразмоўцы ўсё тлумачым і запрашаем звяртацца зноў.

— Адрэз давайце і дамоўімся, Аляксандр Васільевіч: калі пасля публікацыі на адрас рэдакцыі прыйдуць удакладняльныя пытанні па функцыянаванні ачычнай плацежнай сістэмы «БелКарт», то за тлумачэннямі мы прыйдзем да вас, добра?

— Згодна. Далей: людзі сярэдняга пакалення. Яны больш кіруюцца логікай: гэта мне зручна альбо не зручна? Зручна, вядома, перш за ўсё тым, хто эканоміць час ці па роду заняткаў мае справу з фінансамі. У першую чаргу, гэта бізнэсманы і іншыя занятыя людзі, якім няма часу стаяць у чарзе. Сярод нашых кліентаў шмат прадстаўнікоў інтэлігенцыі, якія змаглі па вартасці ацаніць ноўштва. У працоўных калектывах на заводах і фабрыках карткі выдалі амаль усімі, іншая справа, наколькі актыўна і шырока, будзем так гаварыць, імі карыстаюцца.

Да гэтага часу са здзіўленнем назіраю, як каля банкаў, напрыклад, побач з уваходам у гіпермаркет «Карона» стаяць людзі ў чарзе, каб зняць свае грошы. Запытайцеся ў іх: навошта вам наяўныя грошы, вы ж у «Карону» ідзеце, а не на базар, чаму вы не разлічваецеся там з дапамогай карткі? Хутчэй за ўсё, ваш суразмоўца проста паціе не плячыма, бо не знойдзе, што адказаць. У яго кішэні картка сапраўды ёсць, але ж вось прывык так, і ўсё. Гэта ўжо пытанне калектывнай псіхалогіі. І тут значная роля сродкаў масавай інфармацыі, каб зняць псіхалагічны «тормаз» з людзей.

У развітых краінах даўно не прынята хадыць з наяўнымі грашыма, гэта лічыцца не толькі нязручным, але і нават непрыстойным. Калі ў цябе няма ў кішэні банкаматскай карткі, то ты ці эмігрант без дакументаў, ці крмінальна элемент, таму з табой ніхто не захоча мець справы. Там мараль такая: калі не маеш пластыкавай карткі, значыць, у цябе няма і банкаматскага рахунку, такім чынам ты не атрымаеш крэдыт. А як чынам жыць, калі рэгулярна не браць і не вяртаць крэдыты? Там вельмі многае пабудавана на крэдытах, браць іх ніхто не саромеецца, бо гэта сведчыць не пра беднасць, а наадварот, пра плацежаздольнасць чалавека і нават яго заможнасць, бо ён можа сабе дазволіць будаваць новы дом, купіць новую машыну і г.д. Так што за сціплай пластыкавай карткай стаіць цэлая філасофія. І мы, калі робім усё неабходнае для развіцця ачычнай плацежнай сістэмы, тым самым даём суграмадзянам многафункцыянальны інструмент для выхаду на новыя ступенькі ўласнага і сямейнага дабрабыту, гэта патрэбна разумець.

Найбольш актыўны прывіклі пластыкавых карткаў — моладзь, якая вырасла з камп'ютарамі, інтэрнэтам, п'лэерамі, мабільнікамі і іншымі тэхнічнымі прыладамі. Калі такая магчымасць у іх ёсць (разумела, перш за ўсё чыста фінансавая), маладыя людзі карыстаюцца карткамі ахвотна і даволі граматына. Так што татальнае прывыканне прыйдзе са зменай пакаленняў. Міжнародны вопыт сведчыць, што ў іншых краінах карткі ўваходзілі ў абарачэнне дзесяцігоддзямі. Усё гэта павінна праходзіць эвалюцыйна, а не рэвалюцыйна.

АДЧУВАЕМ ПАДТРЫМКУ ДЗЯРЖАВЫ

— Вельмі важна тое, што ў сваёй працы мы адчуваем падтрымку дзяржавы, — працягвае Аляксандр Васільевіч. — Апошнія чатыры гады дзейнічае Дзяржаўная праграма развіцця безнаўных разлікаў, у выніку якой былі выдадзены мільёны карткаў і створана

базавая інфраструктура абслугоўвання ў банкаў і гандлі. У далейшым плануецца пацаць пераход ад механічнага нарошчвання колькасці карткаў (экстэнсіўнага развіцця) да больш інтэнсіўнага, мэта якога — павышэнне якасці выкарыстання «пластыкавых грошай». Гэта значыць, што павінны быць створаны ўмовы, каб людзі шыроў карысталіся пластыкам для ўсялякіх разлікаў, нарошчвалі аб'ёмы іх выкарыстання. Такую мэту Нацыянальны банк ставіць перад банкамі, і мы гатовы іх падтрымаць.

— І ўсё ж давайце ўдакладнім (у кантэксце нашай размовы гэта важна): для чаго часцей за ўсё выкарыстоўваюцца карткі «БелКарт»? Па-ранейшаму галоўным чынам для таго, каб зняць зарплату?



Маленькаму мінчаніну з прыгожым імем Мацвей падабаецца хадыць з мамай Наталляй і старэйшай сястрычкай Рытай у суседні гандлёвы цэнтр «Карона». Выбіраць пакупкі разам з матуляй і назіраць, як яна разлічваецца на касе з дапамогай пластыкавай карткі.

— Гэта пакуль, на жаль, так. Але ўсё часцей з дапамогай карткаў плацяць за мабільны тэлефон, за прадукты ў магазіне, і вельмі ахвотна — за камунальныя паслугі. Усё гэта — з дапамогай інфакіёскаў, банкаматаў і нават інтэрнэту. А наогул пералік даступных аперацый для трымальнікаў карткаў «БелКарт» з магнітнай паласой даволі шырокі. Гэта не толькі аплата тавараў і паслуг у арганізацыях гандлю і сэрвісу, пра што мы гаварылі, але і праверка рэшту сродкаў на рахунку, перавод сродкаў з карткі на картку (з рахунку на рахунак), пагашэнне запавычанасці па крэдытах і пазыках, папаўненне карт-рахунку, атрыманне наяўных сродкаў у замежнай валюце (у сваім банку). Пра магчымасць неадкладнага атрымання наяўных беларускіх рублёў у любы час ведаюць усё.

Прыклад дзве лічы. На пачатак мінулага года доля безнаўных аперацый складала 42,1 працэнта. У снежні мы ўпершыню выйшлі на 50,4 %. Гэта знакавая падзея, якая сведчыць пра павышэнне даверу да пластыкавых карткаў «БелКарт»!

У прынцыпе, ужо можна сказаць, што той колькасны рост карткаў, пра які мы гаварылі, сёння суправаджаецца наступным і ўсё больш актыўным і паўнаватарным выкарыстаннем, вольш гэта важна. Але трэба рабіць далейшыя крокі па павелічэнні долі безнаўных плацяжкоў з выкарыстаннем «пластыкавых грошай».

— Пашыраецца і пералік паслуг, заснаваных на высокіх тэхналогіях? — «Пластыкавыя грошы» самі па сабе — таксама высокая тэхналогія. Зараз у нашай краіне «працуе» пластык з магнітнай паласой. Паралельна вывучаем пытанне мэтазгоднасці пераводу карткаў сістэмы «БелКарт» на мікрапрацэсары ноўчыйна.



якая можа быць у пэўны момант занята. У добра адладжанай гандлёвай установе па часе аплата карткай ніяк не перавышае разлікі наяўнымі грашыма. Мы знарок дзесяцілі разлікі карткай у супермаркце, дзе стаіць вялікая чарга, адбываюцца істотна хутчэй. Аб гэтым сведчыць і міжнародны вопыт.

Простая логіка: калі вы разлічваецеся наяўнымі грашыма, то перш чым аддаць грошы касіру, вы іх лічыце. Потым іх лічыць касір. Просіць у суседкі разбіць дзясятку на пяцёркі. Нарэшце, прабівае і лічыць рэшту. Адае новае, а чыпер ужо рэшту лічыць вы... З карткай вы толькі паспелі палічыць «Раз, два, тры!» — і ўжо ў вас у руках чэк. Адчуваецца розніца? Магчыма, у якасцю крамцы гэта будзе крышку даўжэй, але ненамнага.

Так што гэта праблема толькі тых гандлёвых прадпрыемстваў, дзе не ўсе прадаўцы абучаныя, і з карткамі працуюць асобныя з іх. Але назавём яе

праблемай росту. Пройдзе зусім няшмат часу, і сітуацыя кардынальна зменіцца. Калі ў краму ўсё больш ідуць пакупнікі з «пластыкавымі грашыма», то яго калектыву нічога не застанецца, як цалкам адпавядаць часу. Інакш пакупнікі звернуцца ў суседні магазін, дзе іх хутка і ветліва абслужаць. Садзейнічанне большаму павароту айчыннага гандлю і грамадства ў цэлым у бок безнаўных разлікаў з дапамогай пластыка — першачарговая мэта айчычнай сістэмы «БелКарт».

А што датычыць вясковай крамкі, то пластыкавыя карткі пашыраюцца і сярод вясковых жыхароў, і мы разглядаем дастаткова адукаваную беларускую вёску як свой патэнцыйны рэзерв. Сістэма «БелКарт» спецыяльна створана для шырокага карыстання насельніцтвам, бо яна, падкрэслім яшчэ раз, простая, надзейная і больш таяна за іншыя сістэмы.



ахапіла ўсю краіну і налічвае больш за 40 тысяч адзінак. Летае на БПЦ укаранілі сістэму кіравання праектамі. Прыступілі да працы па стварэнні сістэмы менеджменту якасці. Гэта не столькі модная, колькі неабходная задача. Яна няпростая, калі прыняць пад увагу спецыфіку банкаматскай сістэмы наогул і працэсінгавага цэнтра ў прыватнасці. З яе ўкараненнем і сертыфікацыяй сістэма «БелКарт» выйдзе на новы ўзровень функцыянавання. Можна нават сказаць, атрымае Знак якасці, калі аперыраваць знаёмымі чытачам «Звязды» катэгорыямі.

У нас ужо цяпер ёсць свае стандарты — тэхнічныя кодэксы напрацаванай практыкі (ТКП), распрацаваныя намі сумесна з Нацыянальным банкам і зарэгістраваныя належным чынам. Гэтыя нацыянальныя стандарты датычацца перыферыянага абсталявання, у першую чаргу формаў і зместу выхадных дакументаў, тэрміналогіі і паведамленняў на экранах. Каб чалавек пасля таго, як правёў пэўную аперацыю, меў на руках чэк, дзе б разумеў яму чым былі пазначаны від паслугі, дата, сума і г.д. У нас ёсць свой акрэдытаваны ў сістэме Дзяржстандарту выпрабавальны цэнтр, які праводзіць выпрабаванні перыферыянага абсталявання банкаматскага адпаведнасці ТКП і наогул патрабаванням плацежных сістэм. У выніку сістэма «БелКарт» выдае кліенту правільныя чэкі і паведамленні. А зараз нам трэба бачыць далей, умоўна кажучы, у стандартызацыі больш шырокага спектра сваёй дзейнасці, яе фармалізацыі ў станоўчым сэнсе слова — для выключэння нейкіх дубляванняў, далайшай аптымізацыі працэсаў.

ЗВУЧАЙНА АКУРАТНАСЦЬ, ТОЛЬКІ І ЎСЯГО

— Мы не можам не закрануць тэму бяспечнага карыстання карткамі. Калі гаворым пра бяспечнасць сістэмы з пункту гледжання спяўіца, то што патрэбна мець на ўвазе перш за ўсё пры карыстанні карткай?

— Дастаткова бясспраўна і уважлівым карыстальнікам, не больш за тое. Трэба быць дакладным пры ўвядзенні ПІН, не пакідаць картку ў банкамате пасля завяршэння аперацыі, не пісаць ПІН на картцы і не перадаваць яе іншым асобам. Не варта захоўваць усё свае карткі ў адным месцы, не трэба даваць якіх-небудзь «вісец» у вас за плячыма, калі вы будзеце ўводзіць свой ПІН (праўда, такога я даўно не бачыў, ды і чыпер людзі спыняюцца за некалькі крокаў ад банкамата і даюць чалавеку магчымасць пабачыць з ім «адзін на адзін»). Усё як і пры разліках са звычайнымі грашыма. Бяспека вашага «электроннага партманета» знаходзіцца цалкам у вашых руках.

Сярод парад, якія можна было б даць карыстальніку, ёсць і такія, прадктываныя жыццём і міжнароднай практыкай. Калі адпраўляецеся ў пазездку ў іншую краіну, то на ўсялякі выпадак варта папярэдыць свой банк, што аўтарызацыі будзе пасупаць з-за мяжы, каб для яго гэта не было нечаканасцю. За мяжой шырока выкарыстоўваецца практыка вызначэння штодзённага ліміту кліентам для сябе, любімага. Не таму, што кліент сам сабе не даярае, калі пазначвае ў дагаворы з банкам, што ён можа зняць у дзень не больш за 200 долараў. Гэта ў рэшце рэшт яго справы, ён можа змяніць гэтую суму ў любы бок альбо наогул адмовіцца ад нейкіх абмежаванняў. Але існуе такая вось шырокая практыка, бо людзі лічаць, што ім гэтай сумы на дзень дастаткова, і сёння ніхто больш не зніме з іх рахунку ні цэнта, нават калі картка будзе згублена ці выкрадзена.

НАДЗЕЙНАСЦЬ — НАШ КЛОПАТ

Мы робім шмат для таго, каб карыстанне пластыкавымі карткамі прыносіла толькі станоўчыя эмоцыі. Варта адзначыць змены, якія адбыліся ў мінулым годзе. Развіваецца служба сэрвісу кліентаў нашага прадпрыемства — яна пераехала ў новае, больш прасторнае памішканне, да яе стала значна прасцей дазваніцца. У новым памяшканні знаходзіцца і цэнтр апрацоўкі звестак — там устаноўлены сучасныя хуткадзейныя серверы, пашырана ёмістасць падсістэмы памці, удасканалены каналы сувязі. Наогул апаратна-праграмны комплекс БПЦ развіваецца, ён цалкам забяспечвае функцыянаванне плацежнай сістэмы «БелКарт» і міжнародных сістэм. Пра яго надзейнасць і вартасці сведчыць той факт, што на навагодніа і каляндзныя святы карткі апрацоўваліся па ўсёй краіне без праблем. А ў такіх дні нагрукта на комплексы — максімальная.

Пашыраецца і сетка банкаматаў, інфакіёскаў і плацежных тэрміналаў — сёння яна

У рамках сістэмы «БелКарт» значна прасцей і лягчэй кіраваць рызыкамі, у тым ліку супрацьдзейнічаць махлярству. Па той простаай прычыне, што ўсе аперацыі праводзіцца толькі ўнутры нашай краіны і толькі ў беларускіх рублях. А такія віды махлярства, як падробка карткі, дагэтуль не былі зафіксаваны наогул. Адсутнічаюць таксама спробы агрэсіўнага пранікнення з-за мяжы на рахунок, якія абслугоўваюць карткі «БелКарт», бо красці з-за кардону беларускія рублі, якія можна выкарыстаць толькі на тэрыторыі нашай краіны, няма ніякага сэнсу. Так што, тая доля рызык, якая існуе для трымальнікаў карткаў міжнародных сістэм, для трымальнікаў нашых карткаў адсутнічае ў прынцыпе. Разумема, што ў сістэме «БелКарт» адсутнічаюць рызык і міждзяржаўных разлікаў і дэфолтаў.

Цікава было б пачуць, якія перспектывы плацежнай сістэмы «БелКарт» асабіста вы бачыце.

— Тэхнічны прагрэс, пра які мы з вамі толькі што гаварылі, — абгрунтоўвае сваю думку Аляксандр Глушкоў, — абавязкова прывядзе да таго, што сістэма «БелКарт» будзе імкліва развівацца. Напрыклад, у далейшым можа быць выкарыстана картка, на якой запішуць не проста нумар, а нават галасавы ці галаграфічны ідэнтыфікатар (пазнавальнік асобы). Але гэта справа будучыні, хоць і не такой далёкай, як нам здаецца.

На наш погляд, у хуткім часе картка «БелКарт» павінна стаць абавязковым аtryбутам для кожнага самадастатковага жыхара краіны, які гадзінічнікі мабільны тэлефон.



Яна павінна замяніць кашалёк і прыносіць сваёму гаспадару прыемнае разуменне таго, што ён з'яўляецца сучасным чалавекам, што ён гарманічна ўлісваецца ў свой век. Такое самаадчуванае цалкам магчымае яшчэ і таму, што на падыходзе новыя пластыкі — бескантактныя шматфункцыянальныя карткі, якія даюць магчымасць апліцаць не толькі хлеб і пакартоўку, праезд у грамадскім транспарце, набыць білет у музей ці тэатр, купіць у аўтамат гарбаты ці каву... Наогул, выконваць усеабдымныя функцыі сацыяльнай карткі.

Інфраструктура для іх абслугоўвання павінна быць адпаведна — банкаматы і інфакіёскі на запраўках, якімі можна карыстацца, не выходзячы з машыны; тэрміналы для тых, у каго праблемы са зрокам ці слыхам... Можна пералічваць доўга.

Ужо зараз карткі «БелКарт» прымаюцца ў 98-99 працэнтах пунктаў абслугоўвання краіны. Спадзяемся, што вельмі хутка гэтая лічка складзе сто працэнтаў. І пажадана, каб да такога паказчыка імкнулася і колькасць саміх упадальнікаў маленькага пластыку, які ў рамках нацыянальнай плацежнай сістэмы дае чалавеку вялікія магчымасці.

Публікацыю падрыхтавалі Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ, Алена ДАУЖАНОК і Марыя ЖЫЛІНСКАЯ (фота).

ПАВАЖАНЫЯ ЧЫТАЦІ!

Свае пытанні вы можаце задаць на сайце Банкаматскага працэсінгавага цэнтра www.pnc.by і па тэлефоне кругласутчнай службы сэрвісу (017) 299-25-25.

Калі захочаце даслаць пытанне на адрас рэдакцыі — калі ласка, будзем рады!

УНП 190381773.



У ПЛАНХ БУДАЎНІЦТВА І АДКРЫЦЦЕ НОВЫХ АДДЗЯЛЕННЯў Паштовай сувязі і ў новых мікрараёнах Полацка, Оршы, Наваполацка.

Ёсць пытанне «Старыя чыгункі адхадзілі, а новых у продажы няма»

Добры дзень, дарагая рэдакцыя! «Звязду» я вылісваю вельмі даўно, газета мне падабаецца — чытаю, нават перачытваю многія артыкулы.

Ну і Бог з імі, з тымі прызамі. У мяне ўзніка іншая праблема, з вырашэннем якой сама я, мусяць, не спраўлюся. Таму і пішу. Жыву я, значыць, у вёсцы. У доме ў мяне ёсць так званая руская печ.

Дык вось я крэдз з чыгункамі ў мяне сапраўдна бядз: старыя сваё адхадзілі — дзіравыя, а новых у продажы няма — ні ў нашай краме, ні ў райцэнтры.

Таму ў мяне да газеты вялікая просьба: можа, вы як-небудзь паспрабуйце дапамажце мне купіць чыгункі.

Спадываюся на вас. Карыстаючыся выпадкам, шчыра віншую з Калядкамі, жадаю новых падпісчыкаў і поспехаў у вашай нялёгкай справе.

З.С., Дубровенскі раён.

Ёсць адказ...

Наконт таго, што справа і насамрэч нялёгка — чыстая праўда, бо, прынамсі, ніколі не ведаеш, што (канкрэтна) у чарговым лісце і што з ім рабіць.

З гэтым (і на першы погляд), як быццам, усё зразумела: няма ў рэдакцыі аддзела добрых паслуг, работнікі якога праехалі б па сталічных крамах у пошуках патрэбнага тавару, потым купілі яго, занеслі на пошту і выслалі чытачу.

Таму супрацоўніцы «Звязды» зазірнулі ў сталічныя крамы. І даведаліся, што патрэбныя шанюнай падпісчыцы алюмініевыя чыгункі выпускаюць прадпрыемствы Расіі ў Украіны (апошнія, дарчыя, значна таннейшыя).

Сяргей МАКСАК, дырэктар Віцебскага філіяла РУП «Белпошта»:

«Працаваць на пошце прэстыжна»

ВІЦЕБСКІ філіял рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Белпошта» ў мінулым годзе спрацаваў з прыбыткам. І, безумоўна, гэта вынік напружанай працы ўсяго калектыву.

— Сяргей Эдуардавіч, прабачце адрозніе, але вы вельмі «грунтоўна» пытаецеся: а ці шмат сярэд папаштальнікаў Віцебскага філіяла?

— Так, я разумею, што вы, напэўна, маеце на ўвазе тое, што працаваць мужчыны, як кармільчыцы, высокааплатавую работу. Дык вось, могу канстатаваць, што ў Віцебскай вобласці «ажно» 82 паштальёны — мужчыны. І пагадзіцеся, што гэта сведчыць аб прэстыжнасці працы на пошце.

— А можа, у Віцебскім філіяле ёсць прыклады, калі муж і жанка абодва сваякі працуюць паштальёнамі?

— Мы ганарымся тым, што сярэд работнікаў ёсць ямапа прадстаўніку (іх 75%) працоўных дынастыяў. Шчыра хочацца адзначыць іх добрую працу. Але ж, разумею, што газетная плошча абмежаваная. Пералічу некаторых.

Напрыклад, дзве сястры — Падцяна Аліна Эдуардаўна і Падцяна Леакадзія Эдуардаўна — працуюць паштальёнамі ў Міёрках.

— Конкурсы дзіцячых малюнкаў па розных тэмах намі арганізуюцца вельмі ўжо 14 гадоў. Хлопчыкі і дзяўчынкі малююць рознае. Мы прапа-

Генадзь ДЗЯМ'ЯНЕНКА, першы намеснік генеральнага дырэктара РУП «Белпошта»:

«НАША МЭТА — ЭФЕКТЫўНАЯ РАБОТА НА КАРЫСЦЬ ЛЮДЗЯМ»

Жыццядзейнасць любога прадпрыемства залежыць ад мноства фактараў — узроўню падрыхтоўкі кадраў, грамаднага вядзення справы кіруючым звязном, майстэрства аддзела маркетынгу ў прымяненні краўтэйнай палітыкі для дасягнення поспеху і прасоўвання гандлёвай маркі на рынку збыту і г.д. Хоць канчаткова мэта работы арганізацыі ці кампаніі любой формы ўласнага можа быць падобнай адна на адну як дзве кроплі вады — дасягненне высокага эканамічнага выніку, забеспячэнне паўнацэннага сацыяльнага пакета і адпаведных гарантый супрацоўнікам фірмы, свечасная выплата дастойнай зарплаты.

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Белпошта», якое не так даўно адзначыла 15-гадовы юбілей, і ў гэтым спісе не выключэне. За час самастойнага планавання на вірлівых хвалях айчынай эканомікі паштавікі зведлі нямала цяжкасцяў, пакуль выйшлі на дастойны ўзровень уласнага развіцця. Сёння РУП «Белпошта» — адладжаны механізм, які складраецца з мноства ячэек самых разнастайных накірункаў дзейнасці, аб'яднаных адной мэтай — аказаннем паўнацэнных паштовых паслуг кліентам па



Фота Уладзіслава ЗІМОНОВІЧА.

даступных цэнах і з высокай якасцю на ўсёй тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. А гэта магчыма зрабіць толькі прадпрыемству, якое ў эканамічным плане моцна стаіць на нагах і мае вялікія планы на будучае.

Пра тое, як удаецца трымацца на плыву ў сённяшніх умовах, карэспандэнт «Звязды» гутарыць з першым намеснікам генеральнага дырэктара РУП «Белпошта» Генадзем ДЗЯМ'ЯНЕНКАМ.

— Дадаце сюды яшчэ веданне менталітэту нашага народа, кан'юнктуру рынку, грамацкія маркетынг-рэкламныя захады і г.д. Вось і атрымоўваецца, што цешыцца нейкімі лічбамі і справаздачамі няма калі: штодня трэба сачыць за тым, што робіцца навокал, як кажуць, не даць канкурэнтам абысці цэбе на крутым павароце, якіх сёння вельмі шмат.

— Дыпламатычнасці і такту Вам не заімае. Тым не менш, эканаміка прадпрыемства, якой Вы заімаецеся, не адзін год у рангу намесніка гэндырэктара, патрабуе яшчэ і многіх іншых якасцяў, звязаных выключна з матэматычнымі разлікамі...

— Дадаце сюды яшчэ веданне менталітэту нашага народа, кан'юнктуру рынку, грамацкія маркетынг-рэкламныя захады і г.д. Вось і атрымоўваецца, што цешыцца нейкімі лічбамі і справаздачамі няма калі: штодня трэба сачыць за тым, што робіцца навокал, як кажуць, не даць канкурэнтам абысці цэбе на крутым павароце, якіх сёння вельмі шмат.

— Коротка можна ахарактарызаваць РУП «Белпошта» з пазіцыі куратара эканамічных пільнянняў?

— Гэты момант у нашым сэнсе чыгункі сапраўдныя, чыгунныя (!), з белаў эмаллю ўнутры. Іх у Беларусі выпускае (апроч многага іншага) толькі адно прадпрыемства — Слуцкі завод «Эмальпосуд».

— Як і спецыялісты РУП «Белпошта» накіруюць працу ў гэтым годзе? Якія мэты ставіце на гэты год?

— Дзякуй і за правядзенне «Дня падпісчыка», на якія вы заўсёды запрашаеце для удзелу і «Звязду».

— Лічу, што «Дзень падпісчыка» — вельмі добрая праца рэдакцыі па захаванні і павелічэнні тыражу. Чытачы могуць наведваць паштовае аддзяленне і задаць журналістам пытанні, на якія на старонках газеты хацелі б атрымаць адказы.

— Віцебскія новыя «спальныя раёны», напрыклад «Білева», дзе жывуць тысячы чалавек, маюць патрэбу ў паліклініках, дзіцячых садках, школах. Ды і ў даступнасці паслуг паштовай сувязі.

— У бліжэйшай перспектыве — развіццё сетак паштовай сувязі ў раёнах новабудуючых і новых мікрараёнаў горада Віцебска. У планах нашага філіяла будаўніцтва і адкрыццё новых аддзяленняў паштовай сувязі і ў новых мікрараёнах Полацка, Оршы, Наваполацка.

— Не застаюцца без увагі і аддзяленні, якія ўжо працуюць. Планамерна, па меры магчымасці, у іх

выконваюцца рамонтныя работы, каб наведвальнікі адчувалі камфорт падчас наведвання паштовага аддзяленняў. Каб у іх была магчымасць хутка адправіць пісьмо, аплікацыя камунальных паслуг і гэтак далей. Паверце, паштавікі стараюцца не адставаць ад часу. Пашыраем пералік паслуг.

— Якія навінкі сярэд паштовых паслуг?

— Напрыклад, аўтаматызаваная сістэма назірання за паштовымі адпраўленнямі з мабільнага тэлефона. Кліент пошты, які адпраўляе пісьмо, можа сачыць за тым, дзе яно знаходзіцца, калі адпраўленне трапляе адрасату.

— У рамках праекта «Электронная марка» праз інтэрнэт можна купіць паштовую марку.

— Магчыма, гэта падасца бачнальней, але ж на сёння дзейнасць рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства паштовай сувязі «Белпошта» скіравана на забеспячэнне ўстойлівага эканамічнага росту, павышэнне ўзроўню дабрабыту работнікаў, абавязковае выкананне зацверджаных мэтавых паказчыкаў прагнозна-сацыяльнага развіцця.

— Відавочна, што такія грандзёжныя задачы трымаюцца на адпаведным падмуку?

— Для іх рэалізацыі распрацаваны і выконваюцца шэраг мерапрыемстваў па эфектыўным выкарыстанні матэрыяльных, працоўных і фінансавых рэсурсаў, правядзінца пастаянная работа па развіцці рынку паслуг.

— Генадзь Леанідавіч, у любой перспектывы праграме ёсць прыярытэты?

— Адно з асноўных задач прадпрыемства на сённяшні дзень з'яўляецца павышэнне даходнасці, зніжэнне сабекошту паслуг шляхам з'яўлення вытворчых выдаткаў, росту прадукцыйнасці працы.

— Пагодзіміся, што апошні пункт праграмы напраму звязаны з добрасумленнасцю і эфектыўнасцю работы кожнага супрацоўніка прадпрыемства. Метады ўгавораў і абяцанняў тут наўрад ці прымаюцца?

— Вы маеце рацыю. З пазіцыі чалавека, які ў значнай ступені вядзе сацыяльныя пытанні ў калектыве і з'яўляецца адказным за падрыхтоўку і правядзенне ў жыццё пачынаюцца дагавора, адначасу: кожны работнік на нашым прадпрыемстве жыве не абцягнутым, а пастаянна адчувае клопаты аб сабе. Калі больш канкрэтна, то РУП «Белпошта» забеспячвае рэалізацыю сацыяльнага пакета: прадастаўленне інтэрнату, санаторных пуцёвак як уласным работнікам, так і членам іх сем'яў па льготнай цане, выдзеленыя займаў на будаўніцтва жылля, матэрыяльны дапамогі і г.д.

— Спартыўнае жыццё і РУП «Белпошта» — паняцці не палярныя?

— У нас нармальны падыход да заняткаў фізічнай культуры і спортам, бо кожны работнік мае магчымасць рэалізаваць свае здольнасці, прымаючы актыўны ўдзел у рабоце спартыўных секцый і розных мерапрыемствах спартыўнага плану, якія праходзяць на працягу года. А яшчэ паштавікі могуць паспрабаваць свае сілы і рэалізаваць здольнасці ў мастацкай самадзейнасці прадпрыемства. Так што, як гэта пафасна ні гучала, але наша мэта — эфектыўная работа на карысць людзям.

— Іншая справа, калі дарожныя знакі выконваюць не проста інфармацыйную альбо сэрвісную функцыю, але і прымушаюць задумвацца пра эстэтычнае напавненне айчынных трас, гасцінцаў і шляхоў.

— Які прыклад — дарога з Чашніку ў Талачы. Пры наяўнасці такога «шэдэўра» калі і забудзіліся, то з задавальненнем вернешся на гэтае месца зноў, каб яшчэ раз упэўніцца ў выдатным гусце тых, хто ўстанавіў такі дарожны знак.

— Які прыклад — дарога з Чашніку ў Талачы. Пры наяўнасці такога «шэдэўра» калі і забудзіліся, то з задавальненнем вернешся на гэтае месца зноў, каб яшчэ раз упэўніцца ў выдатным гусце тых, хто ўстанавіў такі дарожны знак.

— Які прыклад — дарога з Чашніку ў Талачы. Пры наяўнасці такога «шэдэўра» калі і забудзіліся, то з задавальненнем вернешся на гэтае месца зноў, каб яшчэ раз упэўніцца ў выдатным гусце тых, хто ўстанавіў такі дарожны знак.

— Які прыклад — дарога з Чашніку ў Талачы. Пры наяўнасці такога «шэдэўра» калі і забудзіліся, то з задавальненнем вернешся на гэтае месца зноў, каб яшчэ раз упэўніцца ў выдатным гусце тых, хто ўстанавіў такі дарожны знак.

— Які прыклад — дарога з Чашніку ў Талачы. Пры наяўнасці такога «шэдэўра» калі і забудзіліся, то з задавальненнем вернешся на гэтае месца зноў, каб яшчэ раз упэўніцца ў выдатным гусце тых, хто ўстанавіў такі дарожны знак.

— Які прыклад — дарога з Чашніку ў Талачы. Пры наяўнасці такога «шэдэўра» калі і забудзіліся, то з задавальненнем вернешся на гэтае месца зноў, каб яшчэ раз упэўніцца ў выдатным гусце тых, хто ўстанавіў такі дарожны знак.

— Які прыклад — дарога з Чашніку ў Талачы. Пры наяўнасці такога «шэдэўра» калі і забудзіліся, то з задавальненнем вернешся на гэтае месца зноў, каб яшчэ раз упэўніцца ў выдатным гусце тых, хто ўстанавіў такі дарожны знак.

— Які прыклад — дарога з Чашніку ў Талачы. Пры наяўнасці такога «шэдэўра» калі і забудзіліся, то з задавальненнем вернешся на гэтае месца зноў, каб яшчэ раз упэўніцца ў выдатным гусце тых, хто ўстанавіў такі дарожны знак.

— Які прыклад — дарога з Чашніку ў Талачы. Пры наяўнасці такога «шэдэўра» калі і забудзіліся, то з задавальненнем вернешся на гэтае месца зноў, каб яшчэ раз упэўніцца ў выдатным гусце тых, хто ўстанавіў такі дарожны знак.

ВЫБІРАЕМ «ЗВЯЗДУ»!



У час падпіскі на «Звязду» на адным з вузлоў паштовай сувязі горада Віцебска РУП «Белпошта».

Літаральная гісторыя

Пра што паведамляла газета ў 1922 і 1989 годзе?

«Звязда», 20 кастрычніка 1922 года.

Падпісчыся, пошта! (Я.Р.). ліст дасланы ў рэдакцыю на рускай мове: «...Наш горад Мазыр размешчаны за дзесяць вёрст ад чыгункі і кантакце са «знешнім светам» і часткай свайго ўласнага ўезда праз ст. Калінкавічы заходняй чыгункі. Цягнулі на гэтую станцыю прыходзіць толькі тры разы на тыдзень і адпаведна іх прыходу назаўтра даходзіла ў горад карэспандэнцыя, газеты, несучы часта астараўляе звесці».

Але вось з пачатку верасня ажывіўся рух. Палепшыўся транспарт, штодзённа пачалі хадзіць цягнікі.

Здавалася, што жыццё нашага горада пацячэ іншым, паскораным тэмпам. Ніколькі.

Наша карэспандэнцыя і газеты з Мінска і Масквы прыходзяць у горад, як і раней, толькі тры разы на тыдзень, залежаваючы за 10 вёрст ад нас на трое сутак у чаканні паштовай падворы.

(...) Відавочна, і тут зноў ролю адыграў вераломны ЦП. Ці не перанялі тут паштовае аддзяленне?

— У нас нармальны падыход да заняткаў фізічнай культуры і спортам, бо кожны работнік мае магчымасць рэалізаваць свае здольнасці, прымаючы актыўны ўдзел у рабоце спартыўных секцый і розных мерапрыемствах спартыўнага плану, якія праходзяць на працягу года. А яшчэ паштавікі могуць паспрабаваць свае сілы і рэалізаваць здольнасці ў мастацкай самадзейнасці прадпрыемства. Так што, як гэта пафасна ні гучала, але наша мэта — эфектыўная работа на карысць людзям.



«Звязда», 5 студзеня 1989 года.

Зноў пра падпіску (С. Марозаў, кар. ТАСС) З першых дзён новага года дзверы прыкладна 80 тысяч аддзяленняў сувязі і прадпрыемстваў «Саюздруку» адкрыліся для падпісчыкаў. Кожны ахвотны можа без абмежавання аформіць падпіску на 1990 год на любое з 1100 газет і часопісаў, прадаўленых у першай частцы выпушчанага каталога (...).

— Упершыню ў гэтым годзе падпіска на ўвесь перыядычны друк аформляецца без дзелення на індывідуальную і ведамасную. — дадае вядучы эканаміст аддзела Галоўнага ўпраўлення паштовай сувязі і распаўсюджвання Мінскага ЦСР В. Цюляпаў. — Іншы кажуць, цяпер не будзе асобнага ўліку і кантролю па ведамаснай падпісцы.

ЖАНЧЫНА, ЯКАЯ ПРАПАНАУЕ ГАЗЕТУ

Працоўны дзень кіяскара пачынаецца ў сем раніцы. А ў пяць хвілін восьмай па графіку ў павільне дастаўляюць першую пошту. Бывае, што газеты падвоззяць і крыху раней. «Галоўнае, каб не пазней», — разважае Таіса Чылівец, — бо, калі экспедыцыя па нейкіх прычынах крыху затрымліваецца з Мінска і нашы пастаянныя пакупнікі не могуць набыць любімыя выданні па дарозе на работу, наведвальнікі выглядаюць незадаволенымі. А гэта мінус у нашай працы.

Для нас пастаянны кліент — залог паспяховай продажы. Хоць важныя, несумненна, і ўсе астатнія пакупнікі!

Таіса Іванавна — адна з гаспадынь новага сучаснага гандлёвага павільне прадпрыемства «Брусца абсаюздруку», які знаходзіцца на прыпынку «Вуліца МОПРА» па праспекце Машэрава. Такіх гандлёвых кропак у Брасце зараз дваццаць. А ўсяго ў горадзе дзейнічае 48 кіяскаў па продажы перыядыкі і тры спецыялізаваныя магазіны.

Восьмы год штодня біру ў Таісы Чылівец газету і любуюся яе работай, як роўна-стрымана і разам з тым прыветна-добразлічліва абслугоўвае яна рэзнымі пакупнікамі. На шчасце, затрымакі здараюцца не часта, звычайна наведвальнікі выходзяць з павільне са сваёй перыядыкай.

Да мінулага года Таіса разам з напарніцай працавалі ў старым кіяску, дзе тавар падавалі з аяцка. Летас пераехалі ў новы павільне. Тут стэлажы і паліцы з газетамі і часопісамі сталі даступнымі для пакупніка. Чалавек заходзіць, праглядае перыядыку, выбірае. Так, здагадваецца праддвец, гандлёвы абарот вырас, купляць у новых умовах сталі больш. Але і праца кіяскара цяпер больш складаная. Акрамя таго, што патрэбна хутка і дакладна разлічыць кліента, нешта яму падаць, нешта падказаць, трэба ўвесць час назіраць за гандлёвай залай. Вядома, большасць пакупнікаў — добрасумленныя людзі, але трапляюцца і іншыя. Прыходзіць аднойчы бабўлька ў старанна выбірае дзіцячыя кніжкі, мабыць, для ўнукаў. А потым чыхенька сыходзіць з пакета, у якім кніг амаль на 30 тысяч рублёў. Ну што тут скажаш? Гэта ўжо з разраду нашай агульнай культуры, выхаванасці, людскасці.

Я пра тое, што работа ў кіяску не такая простая, як можа падацца на першы погляд. Тут таксама патрэбна

быць прафесіяналам. Таіса Чылівец прыйшла ў «Саюздруку» амаль выпадкова, але прывыкла да работы, і прафесію мяняць не збіраецца. Больш за дваццаць гадоў жанчына адпрацавала на мэбэльнай фабрыцы. А потым, як прадпрыемства пачало пераважаць не лепшыя часы, рэзка упала зарплата, давялося шукаць іншае месца. Знаёмыя падказалі пра варыянт продажу газет, вырашыла паспрабаваць — так і засталася.

Да пераваг сваёй працы кіяскаёр адносіць неабмежаваныя магчымасці знаёмства з разнастайнай інфармацыяй. Найперш яна праглядае брасцкія газеты, бо для кожнага цікавыя свае навіны. Другую вольную хвілінку прысвячае рэспубліканскай, маскоўскай выданнем. А калі тых некалькі хвілінка набягае — можа і жаночы глянцавы часопіс пагартца. Нешта з вычытанага даводзіцца ўзяць сабе на зямлетку, з другім, яшчэ больш значным, можна пазнаёміць сына-студэнта.

Калі працуеш з перыядычным выданнем, мусяць іх ведаць, каб адказаць на пытанні пакупнікаў. Часта пытаюць газету з тэлепраграмай, газету з календарным агародкіна, якую-небудзь іншую спецыфічную інфармацыю. «У «Звязды» свае пакупнікі, я іх ведаю ў твар», — расказвае Таіса Іванавна. Тым часам падыходзіць пакупнік, які вяршою шапкі ледзь дастае да гандлёвага аяцка, і пытае: «Цяця, ці ёсць новы часопіс паўка?» І яна хуценька знаходзіць патрэбны нумар. Даводзіцца прынаваць, што рэклама дзіцячых забаўляльных прадукцый працуе эфектыўна.

Матэрыялы падрыхтавалі: У. ЗДАНОВІЧ, А. ПУКШАНСКІ, В. ДОУНАР, І. ПАПАТ, С. ЯСКЕВІЧ.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь РЕГІСТРАЦІЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОВСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШУЧЭНКА. НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкая, 10-а. Тэлефоны: прыёмная — 287 19 19 (тэл.факс); адрэдакцыі — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, аддзелаў за выпуск дадаткаў: «Чарвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брасце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыі: 292 22 03. http://www.zviazda.by; ПРЫЁМ тэл.факс: 287 17 79, РЕКЛАМЫ info: reklama@zviazda.minsk.by e-mail: info@zviazda.minsk.by

Аўтары апулікаваных матэрыялаў носьць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца супадзеннем з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадруку матэрыялаў, апулікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

СТУДЗЕНЯ 2011 г. СЕРАДА № 3 (15654)

«НАВУКА — УДЗЕЛ ЛЮДЗЕЙ З АСАБЛІВЫМ СКЛАДАМ РОЗУМУ, «ІНФІЦЫРАВАНЫХ» ВІРУСАМ ПОШУКУ...»

МАТЭРІАЛЫ ІНІЦІАЦЫЮЮць людзей — з'яўляюцца навукоўцамі і маладымі выкладчыкамі «будучыня пачынаюцца сёння!» — правёў напярэдня Дня беларускай навуцы і свята студэнтаў у сталічным Палацы культуры прафсаюзаў Цэнтральны камітэт Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навуцы.



Міністр адукацыі Сяргей Маскевіч наведвае выставу дасягненняў маладых навукоўцаў.

Удзельнікамі з'яўляюцца і іх навуковыя кіраўнікі, прадстаўнікі прафсаюзаў і актывы вышэйшых навучальных устаноў і ўстаноў, якія забяспечваюць павышэнне якасці і перападрыхтоўку кадраў, у тым ліку рэгіянальныя інстытуты развіцця адукацыі. На сустрэчу з маладымі навукоўцамі прыйшлі міністр адукацыі Сяргей Маскевіч і старшыня Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь Ігар Войтаў. Яны з цікавасцю наведвалі выставу дасягненняў маладых навукоўцаў, арганізаваную ў фазе Палаца прафсаюзаў.

— Мне не можа не радаваць той факт, што дастакова многа маладых людзей яшчэ падчас свайго навучання ў ВНУ паспелі «разразацца» вірусам творчасці, вірусам пошуку, які прыносіць ім у жыццё не толькі прыемныя хвіліны, але і хваляванні, і нават расчараванне. Мы вельмі добра ўсведамляем, што навука — гэта ўдзел маладых, удзел людзей з асаблівым складам характараў, з асаблівым складам розуму, — падкрэсліў Сяргей Маскевіч. — Гэта, як правіла, вельмі апантаныя людзі, людзі, якія з'яўляюцца даследчыкамі па сваёй сутнасці. Менавіта яны рухаюць наперад прагрэс. І я ўпэўнены, што няма краін, дзе б маладыя людзі ішлі ў навуку толькі з мэтай атрымання прыбытку, з мэтай шмат на ёй заробіць. Заняткі навукай — гэта заўсёды пэўная рызыка, і няма ніякай гарантыі, што твая праца, твоя пошукаў умяняюцца паспяхам. Тым не менш такія апантаныя людзі, на шчасце, ёсць, і

сёння атрыбуты поспеху ў малады — крыху іншыя. Таму ёсць праблемы з запавненнем месцаў у аспіранты, ва ўсялякім разе на напрамках, звязаных з фундаментальнай навукай (матэматыкай, фізікай), а таксама з інфармацыйнай тэхналогіяй.

Назіраюцца таксама высокая цыркуляцыя аспірантаў і дактарантаў, не з'яўляюцца кантрактнай формай навучання. Высокая аспіранцкая стыпендыя і сапраўды з'яўляецца добрым стымулам для таго, каб вышэйшай ВНУ наступалі ў аспіранты, аднак прыцягальным фактарам яна можа быць толькі ў першы год іх навучання. А як толькі яны даведваюцца пра свае перспектывы пасля яе заканчэння, то на другім ці трэцім курсе пачынаюць шукаць «праца», каб быць адлічанымі. На жаль, але намер заробіць пятай малады выкладчыкаў і навукоўцаў не дазваляе назваць нашы ВНУ і навуковыя арганізацыі прыцягальным варыянтам працаўладкавання для таленавітай моладзі. Да таго ж ён значна ніжэйшы нават за аспіранцкую стыпендыю. Між іншым, многім вышэйшым даведваюцца ўтрымліваць не толькі саміх сябе, але і свае сем'і. Варта дадаць, што на вышэйшай аспіранцкай і дактаранцкай

не распаўсюджваюцца прафэрацыі, вызначаныя для маладых спецыялістаў. Надзвычай актуальным для іншагародніх выпускнікоў аспіранты рэалізавана жыццёвае пытанне, паколькі рэдка арганізацыя можа пачаць арганізацыю свайго інтэрнату. Не прадугледжаны для маладых выкладчыкаў і кампенсцыі па найме жылля. Галіновы прафсаюз спрабуе вырашаць гэтыя пытанні праз уварэнне ў калектывы дагаворах розных нетарэфных выплатаў, але і магчымасці ў вырашэнні гэтага пытання таксама абмежаваныя.

Рэгістрацыя ў сталіцы выпускнікам аспіранты ўвогуле даводзіцца купляць, таму што ВНУ і навуковыя арганізацыі не надзелены правам часовай рэгістрацыі па сваім крывічным адрасе размеркаваных у іх разраджэнне іншагародніх выпускнікоў.

Адным словам, і дзяржава, і прафсаюзам яшчэ шмат трэба зрабіць, каб павысіць прэстыж прафесіі навуковага работніка і выкладчыка ВНУ. Напэўна, было б вяртаць назад бясцэннае эксплуатаваць лепшую якасць людзей, без перабольшвання захаваў на навуку? Надзея **НИКАЛАЕВА**.



Надзея Нікалаева ў лабараторыі.

г. ВІТЕБСК 28.02.2011

ІЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, РАВНОЙ ОДНОЙ БАЗОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ

| № лота | Наименование предмета аукциона | Характеристика предмета аукциона | Начальная цена продажи предмета аукциона, рублей | Сумма задатка, рублей |
|--------|---|---|--|-----------------------|
| 1. | Здание бани с холодной пристройкой, расположенное по адресу: Витебская область, Полоцкий район, д. Малое Ситно | Характеристика объекта недвижимости: капитальное строение с инвентарным номером 250/С-31162 (здание бани с холодной пристройкой), одноэтажное кирпичное, фундамент — бетонный, а/ц листы по деревянным стропилам, общей площадью 84 кв. м. Земельный участок: с кадастровым номером 223883803101000020, площадью 0,0325 га для содержания и обслуживания недвижимого имущества, сроком аренды 50 лет. Назначение — для размещения объектов: административно-хозяйственного назначения, розничной торговли, общественного питания, гостиничного назначения, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, культурно-просветительского и зрелищного назначения, бытового обслуживания населения. | Одна базовая величина | Одна базовая величина |
| 2. | Здание клуба с холодной пристройкой, расположенное по адресу: Витебская область, г. Верхнедвинск, ул. Московского, 39 | Характеристика объекта недвижимости: капитальное строение с инвентарным номером 251/С-63918 (здание клуба с холодной пристройкой), одноэтажное, бревна облицованные кирпичом, фундамент — бетонный, кровля — шиферная, общей площадью 114 кв. м. Земельный участок: с кадастровым номером 221050100001002059, площадью 0,0428 га, сроком аренды 30 лет. Назначение — для обслуживания здания клуба с перспективой назначением для обслуживания производственного здания, допустимого для размещения в смешанной застройке по согласованию с органами государственного санитарного надзора. Ограничения в использовании земельного участка в связи с расположением в водоохранной зоне водного объекта вне прибрежной полосы (река Дрисса) на площади 0,0428 га и в охранный зоне линии электропередачи напряжением до 1000В на площади 0,0044 га. | Одна базовая величина | Одна базовая величина |
| 3. | Здание клуба, расположенное по адресу: Витебская область, Оршанский район, Клоковский с/с, д. Софиевка, д. 29 | Характеристика объекта недвижимости: капитальное строение с инв. № 240/С-30337 (сооружение специализированное культурно-просветительного и зрелищного назначения), бревенчатое одноэтажное, 1969 г.п., общ. площадь 94,4 кв. м, объём 371 куб. м, фундамент бетонный, перекрытие деревянное, крыша шиферная. Земельный участок: с кадастровым номером 223682706101000025 для содержания и обслуживания клуба, площадью 0,0222 га. Использование — для специализированного культурно-просветительного и зрелищного назначения. | Одна базовая величина | Одна базовая величина |

ОРГАНИЗАТОР — фонд «Витебскоблимущество», г. Витебск, ул. «Правады», 38, контактный телефон в Витебске: (0212) 476096, сайт www.gki.gov.by, www.fondgosim.vitebsk.by, e-mail: vofond@ut.by.

ПРОДАВЕЦ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ: Белорусский производственно-торговый комбинат лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, контактный телефон в г. Минск (017) 227 52 54.

Условия продажи недвижимого имущества:
по лотам № 1, 2, 3 — осуществление покупателем предпринимательской деятельности на данных объектах, создание им дополнительных рабочих мест; запрещение покупателем продажи, иного отчуждения объектов до выполнения им условий договора купли-продажи.

Условия предоставления земельного участка:
по лоту № 1 — получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения исполкома на проведение проектно-исследовательских работ и разработку строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 2 лет (в случае изменения назначения недвижимого имущества); осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией (в случае изменения назначения недвижимого имущества);
по лоту № 2 — заключение победителем аукциона договора аренды земельного участка с исполкомом и осуществление государственной регистрации права на земельный участок в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка; получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения райисполкома на проведение проектно-исследовательских работ и разработку строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 2 лет; осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией; ведение хозяйственной деятельности на земельном участке в соответствии с требованиями статьи 77 Водного кодекса Республики Беларусь, в связи с расположением земельного участка в водоохранной зоне вне прибрежной полосы реки Уша; по лоту № 3 — заключение победителем аукциона с Клоковским сельсоветом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок, после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка, государственной регистрации права на земельный участок; получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения райисполкома на проведение проектно-исследовательских работ и разработку строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 2 лет; осуществление строительства (реконструкции) объекта в сроки, не превышающий двух лет; осуществление строительства (реконструкции) объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.

Аукцион состоится 28.02.2011 в 15 часов в здании фонда «Витебскоблимущество» по адресу: г. Витебск, ул. «Правады», 38.

Для участия в аукционе приглашаются негосударственные юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы. Участнику необходимо подать заявление и подписать Соглашение установленной формы с фондом «Витебскоблимущество».

Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают: заверенную копию платёжного поручения о внесении задатка; а также представляют: негосударственным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям

Сяргей МІХОВІЧ:

«У СЕЛЬСКОЙ ЖУРНАЛІСТЫЦЫ АСАБЛІВА ВАЖНА БЫЦЬ ШЧЫРЫМ І ПРАЎДЗІВЫМ»

ГАЗЕЦЕ, якая з 15 студзеня 1921 года насіла назву «Белорусская деревня», з 1924-га — «Белорусская вёска», з 1931-га — «Калгаснык Беларусы», з 1945-га — «Советскі селянін», з 1962-га — «Сельская газета», а з 1991-га — «Белорусская нива», споўнілася 90 гадоў. Сёння, 26 студзеня, у першай палове дня рэдакцыя шырока расчыняе дзверы для ўсіх, хто жадае павіншаваць калектыв у прыемнай атмасферы. У другой палове дня, а 16-й гадзіне, адбудзецца ўрачысты канцэртны вечар сустрачы з сябрамі газеты ў канферэнц-зале Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Цяперашні, адзінаццаты па ліку гадоўны рэдактар «Белорусской нивы» Сяргей Міховіч заступіў на пасаду ў 2009 годзе, аднак у дачыненні да «сельскай газеты пра сельскае жыццё» любіць паўтараць: «...Гэта наша з табой біяграфія». Што характэрна, у гэтым выпадку фраза напоўнена літаральным сэнсам: Сяргей Рыгоравіч працаваў у «Сельской газете» з 1979 па 1995 гады, а з 1975 па 1998 гады там працаваў і мой бацька, Уладзімір Барысенка. Пра «Белорусскую ниву» будучую і паводле ўспамінаў — наступная размова з гадоўным рэдактарам «Белорусской нивы» Сяргеем МІХОВІЧАМ.

— Грамадска-палітычныя выданні пішучы сёння, на мой погляд, для ўсіх і пра ўсё. Вы згодні з тым, што мае месца пэўная уніфікацыя, або лічыце, што ў кожнага такога выдання ёсць сваё тэматыка і сваё матэрыялаў аўдыторыя?

— Для друкаваных СМІ сёння складаюцца не самыя спрыяльныя тэндэнцыі. Усё цяжэй ім дзяліць паміж сабой тэматычны «электарат», «Советская Белоруссия», «Рэспубліка», «Народная газета», «Звязда», «Белорусская нива» — рынак рэспубліканскай дзяржаўнай перыядыкі досыць насычаны. Канкуренцыя, барацьба за павелічэнне тыхаў, рэйтынгаў, а значыць, і ўплыву даволі сур'ёзная... «Белорусская нива» пакуль замыкае вышэйназваную піфэрку па тыхаў, а ў 1979 годзе, калі я прыйшоў працаваць у «Сельскую газету», размова ішла пра 150 тысяч экзэмпляраў! На рынку грамадска-палітычных выданняў уплыў тады дзялілі «Звязда» — старэйшая і вельмі паважанае асабіста многа газета, «Сельская газета» і «Советская Белоруссия». Паступова пачалі з'яўляцца новыя выданні, тыхаў змяніліся, і на сёння ў «Белорусской нивы», лічу, незаслужана малы тыхаў, хоць мы пакрысе прырастаем. Падпісную кампанію на 2011 год правялі пад дэвізам «90 гадоў разам», так што чытаць, якія аформілі падпіску, зрабілі нам доўгі падарунак...

Вы маеце рацыю, калі гаворыце пра пэўнае паддабенства паміж друкаванымі СМІ, аднак я схільна да думкі, што «Белорусская нива» і гэтым сэнсе выгадна адрозніваецца. Нглядзячы на тое, што сельскаму тэматыку трымаюць у полі зору ўсе пераходныя вышэй газеты, гэта ніяк перш за ўсё наша. Мы, вядома ж, пішам не толькі пра сельскагаспадарчую вытворчасць, аб тым, колькі надзіраў, намаліцылі. Актуальна стала тэма рэалізацыі аграрнага, — на ўзроўні прадпрыемства, агрардыбі, канкрэтнага ўдзельніка. Сваё вытворчасць, сваю справу, свой раён неабходна арыентаваць на атрыманне прыбытку. Арыенціры ў аграрпрамклексе, і не толькі тут, дзякуючы богу, змяніліся ўбок рыначных кірункаў. Такі перспектывыя выскоры вектар, як аграпрадукцыя, — чым не крыніца заробку краінай валюты? Мы і пра гэта інфармуем чытачоў — у спецыяльным дадатку да газеты «Белорускі млын».

— Чаму, як вам думецца, адны людзі усё яшчэ выпісваюць газеты, а іншыя — не? І што можа прымусіць апошніх памяняць сваё пацізаў?

— Калі б я ведаў адказ на гэтае пытанне, у нашага выдання былі бы самы высокі тыхаў! Сваіх чытачоў мы шукаем у малых і вялікіх вёсках, аграпрадуктах, райцэнтрах. І ў Мінску таксама. Таму, хто там жыве і працуе, газета патрэбна не толькі з пункту гледжання забяўляльнасці і пашырэння круглагаў, але і для паспяховага развіцця сваёй асабістай справы, для знаёмства з вопітам, які на прадаваны іншымі. Так што сельская газета павінна быць цікавай менавіта з прыкладнага пункту гледжання. Беларусь застаецца

ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

| Наименование | Характеристика |
|--|---|
| Капитальное строение с инвентарным номером 430/С-31958 | Здание колбасного цеха с подвалом и четырьмя террасами, 1994 г.п., фундамент бутобетонный, стены и перегородки металлические, перекрытия металлические, кровля — жёст, полы линолиум, плитка, водопровод, электричество — скрутка проводка, строительный объём 1283 м.куб., общая площадь 386,1 м.кв.; подвал (Литер А1/м) строительный объём 864 м.куб., общая площадь 357,2 м.кв. |
| Капитальное строение с инвентарным номером 430/С-31960 | Здание убойного цеха, 1994 г.п., фундамент бутобетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия ж/б, кровля совмещенная, полы бетонные, плиточные, центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электрооснабжение, вентиляция, строительный объём 494 м.куб., общая площадь здания 106,2 м.кв. |
| Капитальное строение с инвентарным номером 430/С-31959 | Здание компрессорной, 1994 г.п., фундамент бутобетонный, стены и перегородки металлические, кровля — жёст, полы металлические, центральное отопление, электропроводка наружная, вентиляция, строительный объём 141 м.куб., общая площадь здания 54,6 м.кв. |
| Инженерные сети и элементы благоустройства | Ограждение металлическое, капилка металлическая, ворота металлические, канализационная сеть — керамика, чугун; водопроводная сеть — чугун, сталь; линия электропередач 0,4кВ, площадка (асфальтобетон) — площадь 1940 м.кв., площадка (бетон) — площадь 210 м.кв., проезжая часть (подъездная дорога, асфальтобетон) — площадь 292 м.кв. |
| Оборудование | Основные средства (оборудование) — 22 шт., малоценные и быстроизнашивающиеся предметы — 58 шт. |
| Местонахождение объекта | Гродненская обл., г. Новогрудок, ул. Советская, 81 |
| Земельный участок | Земельный участок с кадастровым номером 424350100001004503 площадью 0,9873 га, назначение — земельный участок для обслуживания зданий и сооружений и ведения производственной деятельности. |
| Начальная цена продажи | 522 100 744 белорусских рублей с учётом НДС. |
| Сумма задатка | 26 105 037 белорусских рублей с учётом НДС. |
| Продавец | ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 109 Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 41 98 32, 41 98 34 |
| Организатор торгов | Без участия |
| Условия аукциона | По договоренности сторон |
| Срок заключения договора купли-продажи | Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов |
| Номер р/с для перечисления задатка | Р/с 3012286350011, отделение № 201 г. Гродно ФП по Гродненской области ОАО «Белинвестбанк», код банка 152101705, УНП 500833225 |

Аукцион состоится 1 марта 2011 г. в 11.00 по адресу: Гродненская обл., г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 109

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесении в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчётный) счёт суммы задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами:

- заявления банком копии платёжного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчётный) счёт, указанный в извещении;
- юридическим лицом резидентом Республики Беларусь — копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
- индивидуальным предпринимателем — документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
- юридическим лицом — нерезидентом Республики Беларусь — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса с соответствием с законодательством страны происхождения; документ о финансово-хозяйственной деятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе организатор аукциона предъявляет:

- представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя — доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
- физическим лицам — документ, удостоверяющий личность физического лица;
- представителем физического лица — доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209 с 8.30 до 17.30.
Последний день приема заявлений 28 февраля 2011 г. до 15.00.

Телефоны для справок: 41 98 32, 41 98 34 — Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Інтэрв'ю з нагоды

— Я спадзяюся і веру, што ў бліжэйшай пяць-дзесяць гадоў нашоў правініцую, аграсектар чакае нармальна будучыню, якую можна прагназаваць. Аграпрадукцыя стане больш, а тыхаў, што ёсць, будзе яшчэ лепшымі, паколькі шэраг з іх яшчэ не дацягнуў да такога статусу. Вядома ж, важна, каб у аграпрадукцыі жылі людзі, каб у іх была сядзібка, аўтамабіль, сацыяльна-культурная інфраструктура, гаражная вада і «зручнасці» не на дварэ. У адваротным выпадку мала каго туды заманіць. Аграпрадукцы будзе вымушана падціпацца. З маладымі вёскамі складана. Наўрад ці туды паедуць новыя людзі. Хутэй за ўсё, наперадзе аб'яднанне малых вёсак з вялікімі, і гэта таксама будзе прыкметай таго часу...

— Як чалавек, які нарадзіўся на вёсцы, перажывае пастаянну настальгію па ёй, я вельмі хачу, каб вёска жыла! Нават хацелася б на схіле гадоў пераехаць як мага далей ад горада. Але не застацца пры гэтым, прабачце, без гаражнай вады. Прапаную вырнуцца да гэтай тэмы гадоў праз дзесяць...

— Якія сельскія праблемы найбольш актуальныя зараз?

— Праблема адраджэння забруджаных раднёчкулідамі зямель. Калі там можна вырастыць чыстую прадукцыю, а вучоныя свядражаюць, што можна, то трэба займацца гэтым. І дзяржава актыўна, сістэмна гэтым займаецца.

Яшчэ адна найважнейшая тэма — адраджэнне Палесся. Я з задавальненнем бываю ў тых мясцінах падчас камандзіровак, а ў вольны час — на рыбалцы на Прыпяці. Такія месца на плане больш няма! Дзяржаўная праграма па прылічкі Палесся ахвіляе 11 раёнаў Брэсцкай і Гомельскай абласцей. Праграма пачала выконвацца з гэтага года, а значыць, з цягам часу прылічкі Палесся будзе вельмі цікавым для турыстаў, для развіцця аграпрадукцыі, сельгасвытворчасці, фермерства і іншага прадпрыемства. Першы рэспубліканскі фестываль этнакультуры «Кліч Палесся», што прайшоў мінулай восенню ў вёсцы Яскавічы Пятрыкаўскага раёна, паказаў, колькі там самабытнасці, выскосавы, які вельмінары патэнцыял на беларускім Палессі.

Актуальнай застаецца праблема экалогіі, землекрыстання, чысціні нашых ракі і азёр, нашай культуры паводзі на зямлі...

Спадзяюся, у перспектыве мы станем той краінай, якая зможа экспартваць зерне. Мы ўжо зарас корым не толькі сваю дзяржаву, але і шмат іншых, вырошчваем нармальную бульбу, памідоры. Зрабіць жа раслінаводства прыбытковым амаль незвычайна, паколькі вырошчванне збожжа і іншых культур цэнным чынам звязана не толькі з ведамі аграрнаў, балнацыя зямлі і тэхнічнай аснашчэнасцю, але і з умовамі надвор'я. Па гэтай прычыне ва ўсіх краінах сельская гаспадарка датуецца дзяржавай. З другога боку, набліжэнне да самаакупнасці будзе залежаць ад далейшага развіцця навуцы, тэхналогіяў. Больш рэальнай уяўляецца прыбытковасць мяса-малочнай галіны. Мы зараз вырабляем вельмі смачныя сыры і каўбасы, якія з поспехам і ў вялікай колькасці экспартуем.

— Якой вы бачыце будучыню сельскай газеце ў ідэале?

— Я хачуць каб, каб яна была газетай не проста шматпалоснай і шматтыражнай (які гадоўны рэдактар гэтага не жадае), але дзяржаўнай выданнем, якое разважае, мае разумную і самастойную пацізаў, да меркавання якога прыслухоўваюцца. Рэгуляцыя — вельмі важная рэч, ёю заўсёды трэба даражыць.

— Дзякуй за гутарку! Жадаем яшчэ больш плёну, палос і падпісчыкаў!

Святлана **БАРЫСЕНКА**.



Алена ЧОРНАЯ, Ірына ЧАБАТАР, Алег ШВЕДАУ, Наталля СЕРГЮЦ, Вячаслаў ШУМСКІ, Зінаіда АЕМЕТКА, Ядвіга ШУРПІК.

— У той час, калі я прыйшоў у журналістыку, на першых палосах было шмат афіцыйнага, — журналістыка была партыйнай. І калі праходзіў з'езд кампартыі, работа над газетай завяршалася бліжэй да раніцы. У журналіста раней быў... толькі ён сам, і разлічваў даводзілася толькі на сябе. Гэта ціпер ёсць магчымасць звязцца з любой кропкай на карце, не выходзячы з кабінета, журналіст узброены камп'ютарам і дыктафонам. А тады для таго, каб звязцца, умоўна кажучы, з калгасам «Ленінскі шэраг», трэба было абавязкова туды паехаць. І не на дзень, а як мінімум на тры. Вельмі высокай была адказнасць. Што зрабіць, убацьку, запамінуць, запісаць падчас паездкі — тое тваё. Хоць быце памылак і тады не абходзілася. Я памятаю, як у артыкуле маладога калегі выйшла фраза «Кірэвец» бразнуць жалезнымі гусячыцамі... пасля чаго з аўтара, вядома ж, кліп, бо адкуль у «Кірэвец» гусячыца!

У журналістыцы, і асабліва сельскай, заўсёды былі важныя шчырасць і праўдзівасць. Бо на вёсцы жывуць менавіта такія людзі — працавітыя, праўдзівыя, шчырыя, самае ўдзячнае аўдыторыя, але і адказнасць перад ішою вельмі высокая... Некаторыя журналісты да самаакупнасці будзе залежаць ад далейшага развіцця навуцы, тэхналогіяў. Больш рэальнай уяўляецца прыбытковасць мяса-малочнай галіны. Мы зараз вырабляем вельмі смачныя сыры і каўбасы, якія з поспехам і ў вялікай колькасці экспартуем.

— Якой вы бачыце будучыню сельскай газеце ў ідэале?

— Я хачуць каб, каб яна была газетай не проста шматпалоснай і шматтыражнай (які гадоўны рэдактар гэтага не жадае), але дзяржаўнай выданнем, якое разважае, мае разумную і самастойную пацізаў, да меркавання якога прыслухоўваюцца. Рэгуляцыя — вельмі важная рэч, ёю заўсёды трэба даражыць.

— Дзякуй за гутарку! Жадаем яшчэ больш плёну, палос і падпісчыкаў!

Святлана **БАРЫСЕНКА**.

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

Сканворд з 15 пазіцыямі і адказаў на сканворд. Ключавыя словы: Горад А. Міцкевіча, Дрыгва, Месяц са днём Аліскага, Народнае на Сакаліне, Найвышэйшы пункт неба, Палярная качка, Абласны цэнтр Беларусі, Злучае дзве кропкі крывой, Азмаціла сабе ў неабходным, Паўночнае з'ява, Валікі плоскі камень, Трацэйскі..., Музычны жанр, Жаргон, Грудзь на свой..., Падводная камера, Юсіна, Невядомае велічыня, Рупліва гудзіць, Рабочы калектыў, Тут пакаралі Жанну Д'Арк, Улапець сапраўна, Устава, Кінапалі Сірада, Пі-перскі скот, Рабочы калектыў, Тут пакаралі Жанну Д'Арк, Спрыска з вясёлі і замком, Крапіва, Гарачае вугалле без пошпымі, Усходні навінак, Ля, які дзеліцца на два, Шлюбны перыяд у звароў, Геамэтрычная цапля, Від аўтагонак, Слонічы чымалі, Кароль лесу, Від пастраваных пяхоты, Моцнае узрушэнне, Садова-важкіца, Еліпеццэ бог Сонца, Каракурт, Уступ на схіле гары, Свежая трава пасля ўжоску, Мора-возера, Тыт паруснага судна, Высушаны абрысок, Грабніца для святых, Народнае свята, гуляне, Сталовы посуд.

ТАЦЦЯНІН ДЗЕНЬ ЯК ДРУГІ ДЗЕНЬ НАРОДЗІН

Таццянін дзень 1755 года быў звычайным днём. Аднак яраз тады імператрыца Елізавета Пятроўна падпісала ўказ «Аб заснаванні Маскоўскага ўніверсітэта». Праз гэта святая Таццяна і стала лічыцца заступніцай студэнтаў. У 60-90-я гады XIX стагоддзя дзень святой Таццяны, з якога пачыналіся канікулы ва ўсіх універсітэтах, пераўтварыўся ў неафіцыйнае свята кожнага студэнта.

Давайце паглядзім на Таццянін дзень не як на адну з галоўных радасцяў студэнтскага жыцця, а трохі з іншага боку. Давайце паставім сябе на месца Таццяны. Бо ўладарка гэтага прыгожага імя акрэслена святая суправаджае на працягу ўсяго жыцця, у адрозненне ад астатніх, якіх яно тычыцца толькі падчас вучобы ва ўніверсітэце.

Я пагутарыў з некалькімі Таццянамі розных узростаў і прафесій. Ва ўсіх я была адзінай Таягой у класе. Аднойчы мяне павіншаваў увесь клас адразу на ўваходзе, у фазе школы. Шмат паветраных шарыкаў, віншаванняў! Было вельмі прыемна! У адным сыходзілі абсалютна ўсе адказы: для іх Таццянін дзень — гэта як другі дзень народзін. Пра гэта дзень, аказалася, успамінаюць нават цацкай за сапраўдны дзень народзін.

ІМЯ ТАЦЦЯНА У МІНЧАН НЕ ВЕЛОМІ ПАПУЛЯРНАЕ

Імя Таццяна сёння не карыстаецца такой папулярнасцю ў бацькоў нованароджаных мінчан, як раней. У сталіцы ў 2010 годзе Таягамі назвалі ўсяго 43 дзяўчыны, выветліла карэспандэнт агенцтва «Мінск—Навіны», абвясціўшы напярэдні Таццянінага дзень сталічныя загсы. Таццяна знаходзіцца ў канцы спісу 50 найбольш распаўсюджаных імёнаў, што складаюцца сталічнымі загсамі. Напрыклад, у Кастрычніцкім раёне было зарэгістравана ўсяго 6 Таягоў. Тады як кожным з імён Марыя, Дар'я, Паліна назвалі больш як 60 дзяўчынак, расказала намеснік начальніка аддзела ЗАГС адміністрацыі Кастрычніцкага раёна Наталля АРЛОУСКАЯ. У 2011 годзе тут пакуль не зарэгістравалі ніводнай Таягачкі. Затое было па чатыры Каці, Ані, Насці, Дашы, Сустраліны Вары і Яны, Арыны і Кіры. А ў загсе Цэнтральнага раёна ў 2010 годзе імя Таццяна не далі ніводнай нова-



НАМ БЫ СТАЦЬ НА НОГІ — І МЫ САМІ СЯБЕ ЗАБЯСПЕЧЫМ...

...Надаўна сям'я спраўляла на вяселле. 75% кошту кватэры вылаціла дзяржава, астатняе вылаціваюць самі. Кожны месяц па 400 тыс. Зрабіўшы нахрыты падлік, атрымоўваем, што ў распрадэжні 400 тыс застаецца 1 млн. І гэта на шасцірачкі. З гэтага мільёна кожны месяц бацькі даюць па 200 тыс. сваёй старэйшай дачцы-студэнтцы, што вучыцца ў Мінску. На руках застаецца ўсяго нічога — 800 тыс. рублёў

уся пад лік: бульба, сасіскі, абаранкі. Ведаем, кожны нам трэба на дзень, на тыдзень, на месяц. Праўда, у жыцці бывала ўсялякае. Здаралася нават, што і хлеба ў хаце не было. А тут дзеці падрастаюць, грошай трэба ўсё больш і больш. І як эканомна і размяркоўвай, іх усё роўна не халае. Тых жа прадуктаў харчавання трэба купляць больш, каб накарміць усіх сваіх.

Я не магу сказаць, што дзяржава не зяртае ўвагі на шматдзетныя сям'і. Нам і кватэры далі з ільготамі. Аднак сродкі, якія выдаткоўвае дзяржава на падтрымку шматдзетных сямей, не заўсёды рацыянальна выкарыстоўваюцца. Раскажу вам сітуацыю з уласнага дачкі, калі грошы, выдзеленыя дзяржавай, пайшлі ўпусту.

ДЗЕЛЯ ПТУШКІ Неяк запрасілі нас на канцэрт ад гарвыканкама, арганізаваны спецыяльна для сямей, дзе шмат дзетак. Безумоўна, мы пайшлі ўсёй сям'ёй. Поўная таяга. Прыемнае прадчуванне свята... да таго, як пачаўся канцэрт, які і канцэрт-там было цяжка назваць. Нумары быццам ставілі за адну ноч. Было непрыемна і крывадушна. Здаецца, нашоце ўвогуле рабіць такія канцэрты і запрашаць на іх людзей. Ад гарвыканкама патрабуюць, воць і зрабілі дзеля птушкі. А грошы ж затрачаны былі з рэспубліканскага бюджэту. Больш на падобныя акцыі мы вырашылі не хадзіць.

ВЯЛІКАЯ СІМ'Я І У ДАСТАТАК Мы з мужам марым пра свой сямейны бізнэс. Толькі праблема

Яны ідуць усе разам: два і чатыры... яны ўшасцё... бацькі і дзеці... сям'я. Гэты фотаздымак, што паказала мне мая знаёмая, захаваў на памяць ушасцёны момант іх жыцця, іх усмішкі, радасныя вочы. Гляджу на яго і цяжка ўявіць, што людзям, якія так радына ўсімхаюцца на ім, жывецца далёка не салодка...

У сям'і Валодзькіных, што з Бабруйска, чацвёрта дзяцей. Старэйшай Васілісе — сямнаццаці, маладой Соні — хутка тры. Зарабляе адзін бацька. Агульны даход сям'і разам з дапамогай на дзядзю — 1 млн 400 тыс. І гэта на шасцірачкі!

Зорнае падарожжа

З 25 па 28 студзеня актывісты Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта падарожнічаюць па вёсках і пасёлках Мінскай і Віцебскай абласцей. Распачаўся 46 «Зорны паход» выкладчыкаў і студэнтаў па мясцінах баявой і працоўнай славы беларускага народа». Сёлетня ў ім прымуць удзел каля 130 чалавек (студэнты і іх выкладчыкі), усяго створана 6 атрадаў.

Падчас такіх падарожжаў некаторыя будуць настаўнікі з педуниверсітэта змогуць пазнаёміцца са сваімі будучымі вучнямі. Удзельнікі «Зорнага паходу» выступаць з канцэртамі ў школах і дамах культуры, зоймуцца прафарыянтацыйнай працай, акажуць шэфскую дапамогу ветэранам Вялікай Айчыннай вайны, правядуць для дзяцей майстар-класы, арганізуюць спаборніцтвы, патрыятычныя акцыі «Беларусь — зорны край».

Алена Дзядзюля.

Адказы на сканворд. Ключавыя словы: Горад А. Міцкевіча, Дрыгва, Месяц са днём Аліскага, Народнае на Сакаліне, Найвышэйшы пункт неба, Палярная качка, Абласны цэнтр Беларусі, Злучае дзве кропкі крывой, Азмаціла сабе ў неабходным, Паўночнае з'ява, Валікі плоскі камень, Трацэйскі..., Музычны жанр, Жаргон, Грудзь на свой..., Падводная камера, Юсіна, Невядомае велічыня, Рупліва гудзіць, Рабочы калектыў, Тут пакаралі Жанну Д'Арк, Улапець сапраўна, Устава, Кінапалі Сірада, Пі-перскі скот, Рабочы калектыў, Тут пакаралі Жанну Д'Арк, Спрыска з вясёлі і замком, Крапіва, Гарачае вугалле без пошпымі, Усходні навінак, Ля, які дзеліцца на два, Шлюбны перыяд у звароў, Геамэтрычная цапля, Від аўтагонак, Слонічы чымалі, Кароль лесу, Від пастраваных пяхоты, Моцнае узрушэнне, Садова-важкіца, Еліпеццэ бог Сонца, Каракурт, Уступ на схіле гары, Свежая трава пасля ўжоску, Мора-возера, Тыт паруснага судна, Высушаны абрысок, Грабніца для святых, Народнае свята, гуляне, Сталовы посуд.

МГКУ дорожно-мостовое предприятие ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. Предмет закупки: «Проектирование, закупка, установка ролетного оборудования под кинопленочную продукцию». Объем закупки: 17 шт. Источник финансирования: местный бюджет. Конечный срок подачи ценовых предложений 16.30 11.02.2011 г. По условиям процедуры закупки и с предложениями обращаться по адресу: 212030, г. Могилев, ул. Габровская, 9; т.ф. 8 0222 48 03 38, адрес электронной почты: MGKUDMP@tut.by.

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3» — продавец (организатор аукциона) 10 февраля 2011 года проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества с понижением начальной цены продажи на 50 %.

Table with 5 columns: № п/п, Сведения о предмете аукциона, Начальная цена предмета аукциона, Место нахождения имущества, Сумма задатка. Includes details for Lot № 1: Трансформаторная подстанция, площадь 44,5 м²; Асфальтовое покрытие, площадь 2441 м²; Станция пожаротушения, площадь 27 м²; Сети газоснабжения, длина 360 м; Забор из ж/б плит, площадь 708 м²; Административное здание, площадь 122,7 м²; Весовая, площадь 6,5 м²; Котельная, площадь 114 м².

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3» — продавец (организатор аукциона) 11 февраля 2011 года проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества с понижением начальной цены продажи на 50 %.

Table with 5 columns: № п/п, Сведения о предмете аукциона, Начальная цена предмета аукциона, Место нахождения имущества, Сумма задатка. Includes details for Lot № 1: Забор, длина — 138,15 м; Склад, площадь 402,4 кв. м; Ремонтные мастерские-гараж, площадь 737,74 кв. м; Тепловые сети, длина 146,72 м; Канализационная сеть, длина 87,9 м; Электрические кабельные сети, длина 29,5 м; Подоропородная сеть, длина 276,8 м; Административное здание, площадь 445,12 кв. м; Благоустройство территории, площадь 4086,4 кв. м; Котельная, площадь 305,4 кв. м; Здание для хранения изношенных шин, площадь 83,7 кв. м; Туалет, площадь 4,9 кв. м; Колодец, площадь 0,6 кв. м.

СЕННЯ Месяц Апошняя квадра ў 14.58. Месяц у сузор'і Скарпіёна. Сонца Усход Захад Даўжыня дня. Мінск — 8.06 16.38 8.32; Віцебск — 8.02 16.22 8.20; Магілёў — 7.57 16.28 8.31; Гомель — 7.47 16.31 8.44; Гродна — 8.21 16.54 8.33; Брэст — 8.15 17.01 8.46. Імяніны: Пр. Елізара, Пятра, Якава; К. Ванды, Паўліны, Палікарпа, Цімафея, Ціта.



Надвор'е на заўтра. Геамагнітны ўзрушэнні. АБЗНАЧЭННІ: — няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў; — невялікія геамагнітныя узрушэнні; — слабая геамагнітная бура. ...ў суседзяі: ВАРШАВА -2.0°C, ВІЛЬНІС -8.6°C, МАСКВА -7.5°C, С.-ПЕТАРБУРГ -11.8°C, МІНСК -5.3°C, ГРОДНА -3.1°C, БРЭСТ -4.2°C, МАГІЛЕЎ -5.3°C, ГОМЕЛЬ -4.2°C.

НА ДВАРЫ — СВАЕ ПАРАДКІ

Двор — тэрыторыя (знаходзіцца ў непасрэднай блізкасці ад хаты), на якой размяшчаюцца гаспадарчыя пабудовы: свіран, хлеў, куратнік, лазня, студня і інш. Па народных уяўленнях — гэта частка жылой, завасенай прасторы. Разам з тым, двор суседнічаў і з чужой тэрыторыяй. Каб абараніць сябе і сваю гаспадарку, двор агароджалі, паказваючы мяжу паміж сваім і чужым светам. Двор з усімі яго пабудовамі становіўся тым невялікім «царствам», у якім гаспадарыла, або кіравала, сям'я, усталёўваючы свае парадкі. Выраз «не да двара прыйшлася», відаць, паказвае на тую ятрукую, якая не пажадала прыняць гэтыя правілы. Двор неабходна было перыядычна аглядаць. Калі ўвагу гаспадары прыцягвалі незвычайныя прадметы ці прадметы, якія да гэтага часу ніколі тут не знаходзіліся, гэта расцывалі як шкодніцкія дзеянні надвор'ячлівацў. Разам з гэтым, ва ўсходніх славян існаваў шэраг магічных дзеянняў, якімі імкнуліся засцерагчы сябе і сваю гаспадарку ад праяў нячэстай сілы. У дні каляндарных святаў, напрыклад, на Вадохрышч, двор і ўсе пабудовы крапілі святой вадоў, на дзвяхрах малявалі краўдаўці выпальвалі грамнічнай свечкай крывіжы. На Спаса двор па ўсім перыметры абсыпалі асвячонаым макама. Вынас чаго-небудзь з двара таксама заўсёды знаходзіўся пад пільнай увагой. Лічылася, што з вынесеным прадметам з гаспадаркі сьцьдзе дарабэраб. У той жа час пры лядзні шматлікіх хвароб народныя лекары ставілі сваякам хворага ўмову: сабраць па трэсачы або саломіныцы з 3, 7, 9 ці 12 двараў. Калі хату абараняў, засцерагаў дамавік, то двор ахоўваў дварава. На яго літасць спадзяваліся дамачадцы, купляючы новую хатнюю жывёлу. Для гэтага гаспадары выносілі ў двор хлеб, соль, малако і прасілі дваравага, напрыклад, прыняць новую карову і паплаціцца пра яе. На тэрыторыі двара гаспадар выбіраў такое месца, куды не павіна была «ступіць нага чалавека». Гэта было бясспечнае месца. Менавіта сюды вылівалі вяду пасля абмывання памерлага чалавека, выносілі смецце і т. п. Гэта месца магло стаць месцам пахавання «задушных нябожчыкаў»: вясельнікаў, тапельцаў, нехрышчонах дзяцей. Неабходна было прытрымлівацца звычайнага забарон: пасля заходу сонца не выносіць у двор смецце, не выліваць брудную вяду, не браць вяду з калодзежа. У той жа час пасля заходу сонца і да ранку ў дні памінання продкаў, на Дабравешчанне і Вялікдзень у двары палілі вогнішчы. Гэты звычай меў назву «грэць нябожчыкаў».

Усім іх немае! Ідзе сямейная пара па вуліцы міма ювельнай крамы. Жонка: — Міль, табе не сорамна, што я ўжо год у адных завушніцах хаджу? Муж: — Дарагая, табе паказаць мае шкарпэткі? Не жаночая гэта справа — маўчаць. — Бацькі паехалі на дачу, бліп!.. У плавальны басейн уцякае 400 літраў вады, а выцякае 405 літраў! Пытанне: ці ёсць сумленне ў спартсменаў-пльвунцаў? — Але... Добры дзень, Васко можна? — А яго няма дома. — Ну воць, дарэмна павітаўся.

Дыялогі ў сцэве. — Агенты пакінулі базу. — Што? — Мясца вылапа з пельменя. — Што???



ОАО «Брестский комбинат строительных материалов» СООБЩАЕТ, ЧТО 08 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О переывборх членов Наблюдательного совета ОАО «Брестский КСМ». 2. О переывборх членов Ревизионной комиссии Общества. Соборание будет проводиться по адресу: г. Брест, ул. Московская, 360; актовый зал. Начало собрания в 16.30. Регистрация с 14.00 час. до 16.00. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

ЧЫРВАЯ ЗМЕНА РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ №12 ад 19 лютага 2009 года выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Заснавальнікі газеты — установа «Рэдакцыя газеты «Звязда»; грамадскае аб'яднанне «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі».